

**УМОВЫ ПАПДПІСКІ:**

На 1 м-ц—90 к.; на 3 м-ц—2 р. 60 к.  
на 6 м-ц—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.  
Змена адрасу: мясцовага—10 к., Ішма-  
гароўнага—20 кап.

**ПЛАТА ЗА АБВЕСТНІ:**

За рэдок непаралі (пасля тэксту)—  
50 кап. Для Масквы і Ленінграда—1 р.  
Пасля тэксту у два разы даражэй.  
Пры шытаванні друкавальні—спілка  
на згодзе.  
Згодзе паст. СНК ад 10 верасня 1924 г.  
баронца зверху тарыфу 10 проц. падатку.

Папдпіскі і абвесткі прымаюцца: У Гал. Канторам газ. „Звязь” — Г. Менск, Савецкая  
63, трэці паверх, ад 9 гадз. раніцы да 3-х гадз. дня. У акруговых гарадох—у адд.  
Бел. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх выш. тэл. канторах,  
РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

# ЗВЯЗДА

Орган: Цэнтральн. Камітэту камуністычнае партыі (Зальшавікоў) Беларусі і Мен. АККП(б)Б.

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня  
тэлефон № 10-74. 2) Секратар рэдакцыі—  
ад 12 да 2-оо гадзіны дня, тэл. № 6-19.  
3) Начм рэдактар (друкарня) ад 6 гадз.  
веч. тэл. № 6-42  
Кіраун. Гал. Канторыя тэл. № 781.  
Кантора абвестак і папдпіскі

1928 г.  
№ 28 (2835)  
Кашт асобнага нумару ўсёдня 5 кап.  
Год выдання дванаццаты.

## 170 ТЫСЯЧ

Другі Усебеларускі зьезд міжна-  
роднай дапамогі палітвязьням капі-  
талу зьяўляецца гістарычным ак-  
там у разьвіцьці нашай пралетар-  
скай грамадзасці.

Ніводная з іншых грамадзкіх  
арганізацый за адносна кароткі  
прамежак часу не магла сабраць  
у свае шэрагі такіх людзей, які  
агуртаваў у сваіх шэрагах беларускі  
МОПР.

170 тысяч! Няхай ня толькі  
частка з гэтых тысяч зьяўляецца  
актыўнымі, але ўсё-ж усё 170  
тысяч уносяць сваю лепту на спра-  
ву чырвонай дапамогі барацьбітом  
рэвалюцыі. Ды справа, фактычна,  
не ў адной дапамозе. Рост МОПР'у  
сьведчыць аб узросьце інтэрнацы-  
янальнай салідарнасьці сярод ра-  
бочых і сялянскіх мас.

Найлепшым паказальнікам гэтай  
тай салідарнасьці зьяўляецца теле-  
грама, атрыманая зьездам з глухой  
вёскі Мазыршчыны. «На зьезд, як  
дэлегат, на незалежных прычынах  
зьявіцца не магу, але мы, сяляне,  
члены МОПР'у вайжы будзем дапа-  
магаць нашым братам і сёстрам,  
што марнеюць у павскіх турмах».

Аб папулярнасьці МОПР'у сярод  
рабочых гавораць сотні дэлегацый  
фабрык і заводаў Менску, Віцебску,  
Гомелю, ад чыгувачнікаў, ад дэле-  
гатак жаночых аддзелаў, ад ячэек  
МОПР'у, жактаў. Кожны прывітаў-

шы кляў на стол ахвяру ад свайго  
заводу, калектыву.

Вось рабочы Віцебскіх чыгунак  
палажыў на стол тузін кашуль,  
пашытых рукамі жонак чыгунач-  
нікаў; адна дэлегатка падае кашу-  
лю для т. Ланцуцага; рабочы за  
рабочым надыходзяць да стала і  
кладуць хто сто, хто шэсьцьдзесят  
рублёў—усё гэта адлікі ад свайго  
мазалёвага заробтку.

Наогул-жа сумы, сабраныя МОПР'-  
ам за апошні год, дасягаюць знач-  
ных сум—амаль да сотні тысяч  
рублёў.

МОПР БССР з яго 170 тысячамі  
членаў зьяўляецца буйной сілай у  
той барацьбе, якую, пад кіраўніц-  
твам камуністычных партый, вядзе  
сусьветны пралетарыят з між-  
народным фашызмам.

Другі Усебеларускі зьезд зьяў-  
ляецца слаўным этапам у гіста-  
рыі МОПР'у Беларусі. Покліч—«Усе  
ў рады МОПР'у, усе на дапамогу  
барацьбітом рэвалюцыі», зьяўляецца  
актуальным і надалей.

Надыходзячы працэс сялянска-  
рабочніцкае Грамады ў Заходняй  
Беларусі—гэты фактычны суд поль-  
скага фашызму над беларускім ся-  
лянствам яшчэ больш ўзмоцніць ра-  
ды МОПР'у, яшчэ больш загартуе  
інтэрнацыянальную салідарнасьць  
працоўных.

## АДКАЗ ВЁСКІ\*

Поўнае стопроцатнае спяганьне  
селянскіх плацяжоў к пэўнаму  
тэрміну зьявляецца ў цеснай сувязі  
з актыўнасьцю сельскіх саветаў.  
А між тым значная частка нашых  
сельсаветаў і іншых ні авых ар-  
ганізацый аўсім ня ўлічваюць гэтага.  
Ёсьць і такія сельсаветы, якія  
хоць і ведаюць гэта, але ня хочуць аб-  
кладаць «лішняй» работай. Ян  
першыя, так і другія ня ўлічваюць  
поўнасьцю сваіх абавязкаў пера-  
д сьлянінамі і наогул перад пра-  
летарскай дзяржавай і думаюць,  
што разаслаць сабром па вёсках  
чыркуларны загад аб спяганьні  
платку, гэта ўсё, што ад іх па-  
требна ў сваёй справе.

врыў бюджэту, і заклікаць да вы-  
паўненьня плацяжоў ў пэўны тэрмін.  
Там будзе відаць, што кожны селя-  
нін загадзя прыгатуе грошы і  
яшчэ да тэрміну зьдасць падатак, а  
мерапрыемствы адміністрацыйнага  
ўздзеяньня застануцца толькі  
для кулакоў, якія хочуць  
паказаць, што нібы ўскла-  
дзены на іх гаспадаркі падатак  
вельмі вялікі і цяжка выпэўнімы.  
Я шмат бачыў такіх прыкладаў,  
калі на вёсках зьбіралі сходы і гэта  
давала вельмі добрыя вынікі і  
рабіла на сьлян уражаньне ў сто-  
раў дзіўнае, як адміністрацыйныя  
мерапрыемствы. Бачыў і такіх  
сходаў, дзе старшыня сходаў у  
цэлым у сваёй зьездзе сьляне толькі  
таму, каб ён мінімальна забараніў

## БАРАЦЬБА НЯМЕЦКІХ МЭТАЛІСТЫХ

### 32 ТЫС. ЛЁКАУТАВАНЫХ

#### Рабочыя абураны зрывам рэфармістымі дапамогі бастуючым і лёкаутаваным

#### Настрой рабочых ба- дзёры

БЭРЛІН, 28. Прадпрыемцы мэта-  
лургічнай прамысловасьці Сярэдняй  
Нямеччыны амаль цалком правялі  
лёкаут па ўсіх прадпрыемствах.  
Лік лёкаутаваных рабочых у Маг-  
дэбурзе дасягае 20.000, у Гале  
— 8.000 рабочых (частка якіх аб-  
вясціла забастоўку яшчэ да лё-  
каута). Настрой як лёкаутаваных,  
так і бастуючых рабочых бадзёры.  
Усе спробы прадпрыемцаў запало-  
хаць рабочых пагрозамі ня мелі  
поспеху.

26 студзеня ў Гале Міжрабпом  
пачаў выдачу грашовае дапамогі  
бастуючым металістам. Рабочыя  
раду прадпрыемстваў у Гале ваяў-  
ляюць, што пры бліжэйшай палуч-  
цы зароботнай платы перададуць  
поўны аднагадзінны заробак Між-  
рабпому для ўзмацненьня фонду да-  
памогі бастуючым.

Рэфармісцкія лідэры прафсаюзаў

працягваюць далей кампанію ца-  
каваньня камуністых, якіх закліка-  
юць да падтрыманьня бастуючых.  
Дзеяньні сацыял-дэмакратыя членаў  
муніцыпалітэту г. Гале, якія гала-  
савалі сумесна з прадстаўнікамі  
буржуазіі супроць прафсаюзнай  
камуністычнай фракцыі аб выдачы  
муніцыпалітэтам 50.000 марак баст-  
уючым рабочым выклікаюць вялі-  
кае абурэньне рабочых, яв беспар-  
тыйных, так і сацыял-дэмакратыя.  
Аб'яднаны фронт пра-  
мыслоўцаў

БЭРЛІН, 31. У той час, як рэфар-  
містыя адмаўляюцца ад пашы-  
рэньня барацьбы супроць прадпры-  
емцаў і ад арганізацыі шырокай  
кампаніі дапамогі бастуючым, пра-  
дпрыемцы іншых раёнаў Нямеччы-  
ны прыступілі да арганізацыі кам-  
паніі па дапамозе прадпрыемцам  
Сярэдняй Нямеччыны. Прамыслоў-  
цы Сярэдняй Нямеччыны Рэйнска-  
Вэстфальскага раёну вядуць да-  
гавор аб салідарнасьці, згодна яко-

му прамыслоўцы Сярэдня-Нямецка-  
га раёну атрымліваюць фінансавую  
дапамогу з «баявога фонду» рэйнска-  
вэстфальскіх прамыслоўцаў.

#### Забарона выдаваць дапамогу бастуючым

БЭРЛІН, 31. Дрэздэнскі суд па  
справе працы, па прапанове сак-  
сонскіх прадпрыемцаў прамысло-  
васьці па выплаўцы металю, забараніў  
прафсаюзам выдаваць грашо-  
вую дапамогу бастуючым рабочым.

#### 8-гадзінны рабочы дзень явчанным парад- кам

БЭРЛІН, 31. Міністэрства працы  
адтэрмінавала ўвядзеньне 9-гадзі-  
нага рабочага дня на 18 прадпры-  
емствах. На многія буйныя пра-  
дпрыемствы гэта паставіла не рас-  
паўсюджваецца. У сувязі з гэтым  
рабочыя гэтых заводаў паставілі  
каляць работу па прахадзеньні 8  
гадзін.

## „ПРАМЫСЛОВЫ МІР“ — АШУКАНЧЫ МАНЗУР

Кук патрабуе аглядаць стэнаграфы канфэрэнцыі з прамыслоўцамі

#### Ліст Кука ў рэдакцыю „Дэйлі Гэральд“

ЛЭНДАН, 23. У „Дэйлі Гэральд“ на-  
друкаваны ліст ў рэдакцыю Кука, у  
якім у катэгарычных выразах ён паўта-  
рае свае рывейшыя патрабаваньні аб-  
фіцыйна справядзача канфэрэнцыі паміж  
генэрадам і групай прамыслоўцаў на  
чале з Альфрэдам Мандам, што адбы-  
лася 12-га студзеня. „Справядзача не-  
абходна апублікаваць, — ваяўляе Кук,  
— для таго, каб рабочыя маглі меркаваць  
па заслугах аб сваіх гэтак званых пра-  
вадзрох“.

Член генэрады Суэлс выступіў на  
адным з мітынгаў з прамоваю, у якой  
ваяўвіў наокоў канфэрэнцыі 12 студзеня  
наступнае: — „Ні пераконаны, што ўсе су-  
часныя размовы закончаныя „радаю“,  
якую прамыслоўцы будуць ігнараваць і  
якімі рабочыя класа ўжо сёння па горла  
за апошні 8 год“. Выступленьне Суэл-  
са пітавае ў тым сэнсе, што гэта перш  
крытычны голас па адноснам  
пенды 12 студзеня, які выходзіў і  
асяродзіўся большасьці голасоў, у во-  
ст Кука. Гэтым абвешчана салідар-  
насьці Бэа-Тэрнэра з італьянскімі, брытан-  
скімі і амерыканскімі прамыслоўцамі

умовах—„неўлавімы прывід“. Тактыка,  
якую павіна вывучыць прада—гэта  
выбраць адпаведны псыхалогічны мо-  
мант для разрыву перагавораў і потым  
вытлумачыць грамадзкай думцы краю,  
чаму гарманічныя адносіны ў пра-  
мысловасьці немагчымыя ся рабочага  
ўраду“.

У палітычных колах лічаць, што ар-  
тыкул прадстаўляе сабою вывядзеньне  
афіцыйнага пункту погляду незалеж-  
най рабочай партыі на перагаворы,  
што адбываюцца. Адначасова адзначаюць,  
што гэты пункт погляду „мае толькі  
і афіцыйнае значэньне“ бо члены  
генэрады, што належалі да незалежнай  
рабочай партыі, выказвалі ў друку  
і афіцыйна погляду на працэсы погля-

ды, якія значна адрозніваюцца ад афі-  
цыйных поглядаў партыі.  
Паказальным зьяўляецца ў гэтым  
сэньсе выступленьне члена незалежнай  
рабочай партыі і ўдзельніка перагаво-  
раў аб устаўленьні міру ў прамысло-  
васьці Бэа-Тэрнэра на штогоднім бан-  
кеце, арганізаваным дырэкцыяй папяр-  
овых фабрык Інвэрск. Тэрнэр заявіў,  
што ідэя Манда „вельмі добра“.

„На канфэрэнцыі з групай Манда нас-  
ледзчай рабочага руху—прысутнічала  
60 чалавек, — ваяўвіў далей Тэрнэр,—  
59 з нас (намёк на Кука) былі адна-  
душны ў імкеньні садзейнічаць падта  
добрай ініцыятыве Манда“.

## НАЧНОЕ РАДЫЁ

Уздым рэвалюцыю ў  
рабочай партыі

## ЯШЧЭ АДНА КАМУНА

### Бортнікаўцы хочуць пайсьці па шляху кашынцаў

(Ад нашага селькора)

Вёска Кашына, Межаўскага сельсавету  
(Аршаншчына), складаецца пераважна  
на з бядняцкага і сярэдняга насель-  
ніцтва, якое ледзь зводзіць канцы з  
канцамі.

Кашынцы сталі мёртвацаць, як паста-  
віць сваю гаспадарку на культурны  
ўзровень. У гэтым ім дапамагі парты-  
яна і камсамольскай ячэйкі. І вось  
10 гаспадароў парамылі арганізаваць  
ў камуну.

Над гэтым пытаньнем яны прававалі  
амаль не паўгода. Спачатку склалі ар-  
дэль па вырабе чараніцы, а цяпер кан-

чаткова арганізацыйна аформіліся ў ка-  
муну.

На сходзе, які адбыўся 29-га студзе-  
ня, быў прыняты статут камуны.

На сход зьявіліся старыя, моладзь і  
жанчыны.  
Камуне прысвоена імя 10-й гадавіны  
Кастрычніцкае рэвалюцыі.  
Жаданьне да пераходу ў камуну ёсьць  
ужо і ў вёсцы Бортнікава, сьляне якой  
сустрэлі прадстаўнікоў раёну і акругі,  
просячы адкрыць камуну і ў іх.  
П. Г.—о.

## ТАЛАЧЫНСКІ КРУХМАЛЬНЫ ЗАВОД--БУЙНЕЙШЫ Ў СССР

### ПРЫБЫЛІ ЗАГРАНІЧНЫЯ МАШЫНЫ.--СНАРЫСТАНЫЕ ТОРФУ І ЭНЭРГІ АСІНСТРОЮ

Пабудова крухмальнага заводу ў  
м. Талачыне ідзе поўным ходам і  
павіна быць скончана да 1 ліпеня  
1928 г.

Пабудова заводу абыдзеца 300  
тысяч руб., пры чым да гэтага ча-  
су ўжо патрачана 100.000 руб.  
Па сваім абсталяваньні завод зай-  
мае першае месца сярод крухмаль-  
ных заводаў ня толькі БССР, але і  
СССР. Усе працэсы вырабу крух-  
малу будуць праводзіцца праз ма-  
шыны, так што ручная праца вы-  
явіцца толькі ў рэгуляваньні і на-  
глядзе.

Новы завод павялічыць прадук-  
цыйнасьць працы на 125 проц. і  
зьявіць сабекошт прадукцыі на  
28 проц. Сутачны вырб заводу  
будзе складаць 5.000 пуд. буль-  
бы. Тэхнічны ўдасканаленьні яго  
дадуць магчымасьць атрымаць да  
90 проц. крухмалу ад сырцу, а ў  
старым заводзе здабывалася толькі  
60—70 проц.

Ужо пабудованы карпусы для  
бульбадэрачнага аддзяленьня, па-  
гельны 4-х павярховы корпус для  
сушылнага аддзяленьня. Пабудова  
на бульба-кавалішча на 30.000  
пуд. бульбы, надворныя басейны,  
праведзена каналізацыя, пабудован  
дом для рабочага клябу і канторы  
і капітальна адрамантаваны 3 да-  
мы для рабочых.

Атрыман лёкамабіль магучнасьцю  
ў 145 кон. сіл, устапоўка якога  
ўжо робіцца.

Акрамя таго атрымана 5 ваго-  
наў розных машын з Нямеччыны.

Мяркуюцца праз некалькі год  
пашырыць перапрацоўку бульбы ў  
сэзон да 1 міль. пудоў. Збыт крух-  
малу разлічан на замежны рынак.

Завод будзе карыстацца ападам  
да пуску Асінстрою—торфам.

У пераспектыве—пабудова там-жа  
патачнага заводу з вылускатам да  
1 міль. пудоў патакі.

## Адкрыты ліст

рабкорам і селькорам Беларусі, Смаленскай і Бран-  
скай губ.

Дарагія таварышы!  
Набліжаецца сьвята 10-й гадавіны Чыр-  
вонае арміі. Нашы сьвяты—рэвалю-  
цыйныя гадавіны, зьяўляюцца днямі  
падрахаваньня нашых сіл, агляду на-  
шых посьпехаў і недахопаў. Сьвята  
Рабча-Сьлянскае Чырвонае арміі зьяў-  
ляецца сьвятам усіх працоўных  
Савецкага Саюзу. У двадцятую гадавіну  
Чырвонае арміі і ўся краіна праводзіць  
заваяваў чыравы пераможны да

свае дзелавыя прапановы, ня толькі  
крытыкаваць, але і дэліцца практы-  
каю. На старонках друкаваных і нась-  
ценных газет рабкорморы павіны рас-  
казаць аб тым, як праводзіцца вайно-  
вая работа на прадпрыемствах і на  
оме, як працуюць ячэйкі Асаваіхіму,  
отрадоньні і спартыўныя гурткі, у  
якім адноўніўчы вайсковая работа се-  
рцава.

Сытоліні, якія і ў прастае адміністрацыйныя мерапрыемствы. Бяднейшая гаспадарка ў бягучым годзе амаль ўсе звольнены ад падатку, а асноўная сярэдняя тоўшча сям'яства з паучыцём адпосіца да запрасаў Савецкай дзяржавы, але вёска яшчэ вельмі дёва і патрабуе ідэявага, а не адміністрацыйнага ўздзеявання. Толькі сьведомыя ворагі савецкага будаўніцтва—кулакі—падыходзяць пад апошнюю меру, а працоўным сялянам—сераднікам і бядняком—траба штось іншае. Не чакаючы алошніх дзён гарміну, а загады, траба склікаць сходны на вёсках, разьвязаць сьлянае сучаснае становішча Рэспублікі, што цягне за сабою

\*) Гэты ліст в вёсці друкуецца намі бяз усякіх зьмен. Рэд.

## У Заходняй Беларусі і Польшчы перад выбарамі

### канфліскацыя „думкі працы“

ВІЛЬНЯ, 1. Па загаду віленскага камісара ўраду канфіскаваны 5, 6, 7 і 8 нумары радыкальнае беларускае газэты „Думка Працы“. Між іншым, канфіскацыя некаторых нумароў адбылася за артыкулы, накіраваныя супроць „Сялянскае Нівы“ і сельсаюзнікаў. Як відно, польская ўлада ценіць згодна са сельсаюзу.

**РАЗВАЛ ПАЎЛЮКЕВІЧАЎШЧЫНЫ**

ВІЛЬНЯ, 1. У Заходняй Беларусі існуе група дэфэнзійных „беларусаў“ на чале з Паўлюкевічам. Прадэжніцкую ролю гэтых дэфэнзійшчыкаў усё больш разумюць ашуканыя імі. Так, радыкальная беларуская газэта „Думка Працы“ ў №9 змяшчае пад загалоўкам „Далейшы развал Паўлюкевічаўшчыны“ рад лістоў аб выхадзе з гэтай групы. Вышаўшы заклікаючы пасьледваць іх прыкладу.

**Умястоўскі выспугоўваецца**

ВІЛЬНЯ, 1. Пад час выбараў у Зах. Беларусі ўтварылася была „беларуская радыкальная народная партыя“ на чале з польскім актывістам Ф. Умястоўскім, якая прапанавала ідэю краівацтва і аўтаноміі. Зараз гэтая партыя ўжо ліквідавалася, а Умястоўскі ў сваю хэўраю ўліліся ў баяк супрацоўніцтва з урадам (літасучнік). Так пачаўся развал ідэя краівацтва, а агітатары за іх дайшлі „выспугоўвацца перад панамі“.

**Правае расійскіх чорнасоценцаў у Віленшчыне**

ВІЛЬНЯ, 1. Расійскія чорнасоценцы на тэрыторыі Зах. Беларусі таксама мелі намер узняць удзел у выбарах у сойм і ўтварылі з гэтай мэтай „расійскае нацыянальнае аб'яднаньне“. Аднак, пасля прывалу ў Вільню, яны адмовіліся выставіць свае кандыдатуры ў Віленшчыне.

**Пілсудзкі ідзе на канстытуцыю**

ВАРШАВА, 1. Гэтымі днямі ўрад мае намер выдаць дэкрэт аб пераглядзе адміністрацыйнага падзелу Польшчы на ваяводзтвы, паветы, гміны, а таксама аб „аб'яднанні“ адміністрацыйных улад. Паводле польскае канстытуцыі, урад ня мае права выдаць такі дэкрэт, бо гэта датычыць кампэтэнцыі сойму.

Замест суровых мерапрыемстваў да сьлянства траба падтурхваць сельсаветы настолькі, каб сельсаветчыкі перасталі быць „чыноўнікамі“, але сталі-б добрымі савецкімі і грамадзкімі працаўнікамі, ідэйнымі праваднікамі савецкай грамадзкасьці і дзяржаўнасьці на вёсцы.

Пры такіх абставінах і пляншы будуць уносіцца сьлянствам свае часова, і сельсаветы не адарвуцца ад працоўнай сьлянскай масы.

Андрэй Кірылаў Івановіч, вёска Пагулянка, Грабеньскага сельсавету. Чэрвенскага раёну, Менскай акругі.

**Катаржыны прысуды**

ВАРШАВА, 1. Люблінскі акруговы суд засудзіў за прыналежнасьць да кампартыі Польшчы Зыгмунта Туркоўскага на 2 гады, а Боруха Кохмана—на 4 гады катаргі. Кохман спаткаў прыгавор словам: „Няхай жыве камунізм, прэч з фашызмам“.

**Тав. Траяноўскі перадаў вярцьцельныя граматы**

ТОКІЁ, 31. Сьвёныя паўнамоцны прадстаўнік СССР у Японіі Траяноўскі разам з 10 іншымі асобамі з складу прадстаўніцтва прыбылі ў імператарскі палац і перадалі свае вярцьцельныя граматы.

**„Трагічнае пасяджэньне ў ангельскім парламанце“**

Гэта было напярэдадні калядніх сьвят, калі густыя ліванскія туманы не паруюць радаснага настрою высокапастаўленых дэргаў. Мы маем права быць незадаволенымі агэнцтвам «ТАСС», што яно не асьведамляе нас аб трагэдыі, якая адбылася ў гістарычных сьпелых Вэстмінстэру (ангельскага парламанту).

Справа была не жартоўная—пытаньне ішло аб ператварэньні і мадэрнізацыі малітвенніка, які існаваў у Англіі ў 1555 г. Больш 20 год біліся над гэтым пытаньнем архібіскупы Кэнтэрбэрыйскі і Ёрскі і больш трох дзесяткаў біскупаў. У новы малітвеннік былі ўведзены малітвы за Лігу Нацыяў, выпраўлены некаторыя фармулёўкі, якія рэгуляюць адносіны мужа да жонкі, і г. д. І вось мадэрнізаваны малітвеннік паступіў на зацьверджаньне парламанту.

Нам, грэшным, якія даўно ўжо забыліся аб усякіх малітвенніках і знайшлі для іх больш практычнае ўжываньне, адалася-б, што-ж трагічнага можа быць у ангельскім парламанце, калі духоўныя

**ДВА ТВАРЫ НЕЗАЛЕЖНАЕ РАБОЧАЕ ПАРТЫІ**

ЛЕНДАН, 22. Орган незалежнай рабочай партыі „Нью-Лібер“ прысьвячае артыкул перагаворам паміж генэрадам і гэтай самай групай Мюнда аб устанавленьні прамысловага міру. Гавота шпіта: „Прамысловы мір у сучасных умовах“.

**СССР і Польшча**

ВАРШАВА, 31. Польскае тэлеграфнае агэнцтва паведамляе: „У Вільні адчынілася польска-савецкая чыгуначная канфэрэнцыя. Манфэрэнцыя будзе абмяркоўваць, галоўным чынам, пытаньні аб разьвіцьці існуючых згод адносна непасрэдных зносінаў праз пагранічныя пункты“.

ВАРШАВА, 1. У нумары газэты „Экспрэс Паранам“ за 1 лютага зьмешчана наступнае паведамленьне: „3 Масквы вярнуліся начальнік дэпартаменту замежнага гандлю міністэрства гандлю і прамысловасьці Сакалоўскі і начальнік усходняга аддзелу міністэрства замежных спраў Галуўка. У Маскве Галуўка і Сакалоўскі разам з польскім пасланьнікам Патакам абмяркоўвалі пытаньні, зьвязаныя з маючымі аднавіцца перагаворамі аб гандлёвым дагаворы між Польшчай і СССР. Выякі будзь даложаць адпаведным міністрам“.

**Тав. Траяноўскі перадаў вярцьцельныя граматы**

ТОКІЁ, 31. Сьвёныя паўнамоцны прадстаўнік СССР у Японіі Траяноўскі разам з 10 іншымі асобамі з складу прадстаўніцтва прыбылі ў імператарскі палац і перадалі свае вярцьцельныя граматы.

дэргаў, прасякнутыя найлепшымі пастырскімі паучэньнямі, прапануюць сьвецкім дэргадам новы малітвеннік.

Але ў тым-то і справа, што пры падобным лёгкадумным меркаваньні мы-б груба памыліліся, паглыбляючы наша невуцтва нахонт боскіх спраў і парламанцкіх паказьцяў.

Калі з трыбуны парламанту выступіў на гэтым пытаньні афіцыйны дакладчык—морскі міністар Брыджман і зьвяў, між іншым, што толькі тыя могуць адхіліць новы малітвеннік, хто ня любіць царквы Англіі, дэпутат рабочае партыі, вядомы эўрадык Томас, ускочыў з месца, аб ужалены, і пры падтрыманьні многіх кансэрватараў пратэставаў супроць такога вынявагі, дабіўшыся ад дакладчыка зьмякчэньня выказанае ім думкі.

Вядомы грамада—міністар унутраных спраў Джонсон Хікс рэзка выступіў супроць новага малітвенніка і быў з захаленнем выслухава большасьцю дэпутатаў рабочае партыі. Не дапамагі пераконнае чыя врасьні Кэмпбэла

**Руку перад Грамады**

ВАРШАВА, 1. У Заходняй Беларусі пачалася кампанія ў зьвязку з працамі Беларускай Грамады, які пачынаецца 7-га лютага. З поваду працэсу выпущаны адозы. Кампанія праходзіць вельмі актыўна. У радзе вёсак і мястэчак адбыліся сплансаваныя дэманстрацыі. На некаторых дэманстрацыйных разьвіваліся сьцягі Грамады.

**Рукой Пілсудзкага выбарчыя сьпісы левых аб'яднаньняў закасованы**

ВАРШАВА, 1. Галоўны выбарчы камітэт, большасьцю 5 галасоў супроць 3-х закатаваў выбарчы сьпіс левіцы ППС (№ 16), „сялянскай сілы“ (групы Вявудзкіга, № 23) і левага „сялянскага аб'яднаньня „Самадапамога“ (№ 32). Лёв сьпісу рабоча-сялянскага адзінства вырашыцца на сьвёнешнім пасяджэньні камітэту. У час дыскусіі з поваду закатаваньня сьпісаў выявілася, што чыноўнік, які кантраляваў подпісы на сьпісу № 16 па даручэньні камісара па выбарах, Пара, зьвяўецца служачым ахрані.

**Нямецкія „цэнтрысты“ за супрацоўніцтва з СССР**

БЭРЛІН, 1. У часе спрэчак на бюржэе міністэрства замежных спраў у рэйхстазе дэпутат партыі цэнтры Уліцка закрануўшы пытаньне адносна з СССР, сказаў:

„Ніхто з нас ня думае, каб парваць з СССР. Эканамічныя мамлівасьці, якія ўтвараюцца, дзякуючы мірным і цесным палітычным адносінам абодзюх краін, панаваюць нам на неабходнасьць захаваньня і ўзмацненьня гэтых адносінаў“.

ся, крычалі і размахвалі кіямі, нібы на вулічным мітыngu. Такое ганьбы даўно ня бачыў у сваіх сьпелых стары Вэстмінстэр.

А на другі дзень многія лёнданскія газэты крычалі алярысцкімі загатоўкамі: «Трагічнае пасяджэньне ў палаце абіччы», «Вялізны крызіс у гісторыі», «Дваццаць год бясспэнае працы» і г. д.

100.000 аддрукаваных экзэмпляраў новага малітвенніка прапалі дарма, кнігапрадаўцы панеслі страты.

Вось якія рэчы адбываюцца ў старой «цывілізававай» Англіі. Нейкай дэвізьяю сярэднявечнае вее ад гэтых парламанцкіх 'палкасьцяў вакол злапалучнага малітвенніка.

Вее электрычнасьці і радыё, а побач з гэтым—габеінае рэлігіянае ханжства і крывадушнасьць эграі фашыстаў разам са эўрадыкамі—«правадырамі» рабочае партыі. Яны прабуюць рэлігіянымі цацкамі зацімаць сьвядомасьць рабочае клясы.

Дарэмна, дэргаў,— гавара на будзе. Я. С.

**3 усіх куткоў СССР**

— Хлебазагатоўкі ў Сталінскай акрузе ўзмацніліся. За апошнюю п'ятніцу студзеня загатоўлена на 100 проц. больш, чым у першую п'ятніцу.

— Плян хлебазагатоўкі каапэрацыі ў студзень у Днепрапятроўскай акрузе на напярэдняе даньне выкананы з перавышэньнем.

— На 30-а студзеня на Данскай акрузе загатоўлена 1.700 тысяч пуд. хлебапрадуктаў. Заданьне перавышана на 40 проц.

— Хлебазагатоўкі ў Стаўропальскай акрузе зьдзяжылі наваліваюцца. Акруа заданьне на студзень месля ў разьмеры 300.000 пуд. хлеба выканала поўнасьцю.

— Плян хлебазагатоўкі на студзень выкананы Церэльскай акругай з перавышэньнем каля 100.000 п.

— На Паўночным Каўказе рэалізавана сьлянскае пазыкі на суму \$11 тыс. руб.

— За 10 дзён падпіскі на сьлянскае пазыкі на Пермскай акрузе рэалізаваны абліжымі на 200.000 рублёў.

**Строга сакрэтна— не падлягае агалашэньню**

Асноўным тормазам для шпаркага ра гортваньня нашага экспарту зьяўляецца невыстарчальнае знаёмства з патрабаваўнямі замежнага рынку.

Цэлы рад арганізацый у працягу гэтага году ўвнршыню ўдзяваюцца ў гэту работу і, натуральна, што неахайства з замежным рынкам вельмі затрудняе работу па загатоўцы экспартных відаў сырцу.

Здаецца, што ў гэтай справе павінен быў-бы пайсьці на дапамогу Дзяржгандлю Беларусі, які ўжо цэлы рад гадоў вядзе экспартную работу, які мае сваё спэцыяльнае прадстаўніцтва ў Берліне, які зьвязан ужо з цэлым радом заграічных гандлёвых прадстаўніцтваў, які ў сваю чаргу, траба думаць, прадстаўляюць сыстэматычна інфармацыі Дзяржгандлю аб становішчы замежнага рынку. Інфармацыя Дзяржгандлем іншых загатоўчых арганізацый значна палегчыла-б работу апошніх і дазволіла-б нам значна шырэй разгарнуць загатоўчую работу. Між тым, на справе атрымліваецца, як кажучь, як раз наадварот.

У апошні час Дзяржгандль выпускаў спэцыяльны інфармацыйны бюлетэнь, на першай старонцы якога, вельмі буйным шрыфтам надрукавана: «не падлягае агалашэньню».

Відавочна, Дзяржгандль надае вельмі вялікае значэньне таму, каб напісанае ў гэтым бюлетэні ня было вядома для іншых загатоўчых арганізацый. Ведамственае таямніца і сакрэты ставіцца вышэй за ўсё, Дзяржгандль думае, што калі, захавай божа, загатоўцы даведваюцца, як і што можна экспартаваць, дык гэтым будзе ажыжвала роля Дзяржгандлю.

Мы лічым, што ў даны час, калі разьвіцьцё экспарту мае вялікае значэньне для ўсяе народнае гаспадаркі, ведамственае сакрэтнасьць

тэра прапаводзіць і адна адна работ сельгораў вайсковую работу сьвету. Што зроблена ў справе амазаньня дапамогі дапрывыўнай падрыхтоўцы, збо рамаі пераменьнінаў, ці робіцца дапамога дэмабілізаваным чырвонаармейцам і чырвонаармейскім сем'ям і г. д. Неабходна спыніцца на пытаньнях эфэктаў над чырвонаармейскімі, бытавое дапамогі чырвонаармейскім часьціцам, узмацненьня сувязі працоўных з Чырвонай арміяй.

Асьвятленьнем і абгаварэньнем усіх гэтых пытаньняў, узмацненьнем увагі працоўных да справы абароны краіны, рабочельгоры зрабаць лепшы падарунак Чырвонай арміі да яе 10-й гадавіны.

Член РВС БВА ЛАНДА.

і таямніцы павінны адступіць на задні плян.

Між іншым, у гэтым бюлетэні было надрукавана, што на-дзёх быў прадстаўнік аўстрыйскага гандлёвага прадстаўніцтва, які залягчыў дагавор на продаж Дзяржгандлем 60 вагонаў ануц. Дзяржгандлю вядома, што экспартны плян Белкаапсаюу, зацьверджаны Наркамгандлем, таксама прадугледжвае экспарт ануц на 100.000 руб. Між тым, гэты прадстаўнік аўстрыйскага Гандлёвага Прадстаўніцтва зусім не палічыў патрэбным зайсці ў праўленьне Белкаапсаюу, дагаварыцца аб экспарце ануц апошнім, у той час, як Белкаапсаюу дагаворыць яшчэ нічога ня ведае аб парадку экспарту.

Такім чынам, выходзіць, што праўленьне Белкаапсаюу, якое ня ведала аб прысутнасьці тут прадстаўніка аўстрыйскага Гандлёвага Прадстаўніцтва, да гэтага часу ня ведае аб тым, як экспартаваць ануц, у той час, як праўленьне Белкаапсаюу магло-б з ім лёгка ўмовіцца.

Таксама ў гэтым бюлетэні адначасна экспарт цэлага раду новых відаў сырцу, якія зусім не вядомы іншым загатоўчым арганізацыям.

І лічу, што зараз гэтыя ведамственыя сакрэты зьяўляюцца зусім неданушчальнымі. Работы ёсьць вельмі шмат для усіх загатоўчых і баяцца канкурэнцыі няма нікае падставы. Разьвіцьцё экспарту патрабуе самай дэспай і ўзгодненай работы усіх загатоўчых арганізацый, патрабуе самай падрабязнай інфармацыі аб рэалізацыі за граіцай прадукцыі і толькі гэта можа сапраўды пасуць наперад разьвіцьцё нашага экспарту.

Наркамгандль навінен узяць усе меры, каб сакрэты, якія ёсьць у Дзяржгандлю, у галіне экспартнае работы, былі-б вядомы ўсім загатоўчым арганізацыям. Кансон.

# У дзень 10-годзьдзя Чырвонай арміі праверым баявую гатоўнасць краіны

## НА ПАСЯДЖЭННІ ЦЭНТРАЛЬНАЙ КАМІСІІ

31-га студзеня адбылося другое пасаджэнне ўсебеларускай камісіі па правядзенні 10-годдзя Чырвонай арміі.

На камісіі былі заслуханы даклады Цэнтральнага Савету Асоавіяхіму, Чырвонага Крыжу Беларусі і Менскай радыё-тэлефоннай станцыі імя Савету Народных Камісараў БССР аб іх падрыхтоўцы да 10-цігоддзя Чырвонай арміі.

Падрыхтоўчая работа Асоавіяхіму і Чырвонага Крыжу будзе праходзіць пад знакам праверкі баявое гатоўнасці гэтых арганізацый і палітэафіі сувязі з Чырвонай арміяй ўсяе асоавіяхімскай масы.

Да гэтага дня прыстасоўваецца адчыненне новых цэраў і розных гурткоў вайсковых будаў.

Чырвоны Крыж валадзяе наведвальнае вайсковыя шпіталі і адпускае фонд на паліпшэнне котла ў шпіталі.

Лепш за ўсіх падрыхтавалася Менская радыё-тэлефонная станцыя

## Плян дакладу да 10-годдзя на масавых сходах

(Зацьверджаны цэнтр. камісіяй па правядзенні святкавання)

### 1) Як стварылася і змагалася Чырвоная армія

а) Чырвоная гвардыя. Ад Чырвонай гвардыі да Чырвонай арміі. Калачкоўшчына. Барацьба ва Ленінградзе (Юдэвіч). Дольнікішчына. Барацьба з беларусамі. Урагалоўшчына.

б) Барацьба за Савецкую Беларусь. Намецкая акупацыя. Белавольская акупацыя. Чырвоныя партызаны.

в) Расійская контр-рэвалюцыя на службе супраць імпэрыялізму. Контр-рэвалюцыйная роля мяшчэства і эсэраў. Пятлюра. Махно. Савінаў. Булак-Балаховіч. Антоўшчына.

г) Нашы прахільнікі ў грамадзянскай вайне. Пастаноўны французскі марак. Камітэты «Рукі проч ад Савецкай Расіі» ў Англіі і г. д.

### 2) Чырвоная армія на вярце СССР

Крам. арміі. Колькасць Чырвонай арміі ў 1920—1927 г. Садзяльны склад усяй Чырвонай арміі і яе начальніцтва і складу (супаставіць з в.ч. складам царскай арміі) Быт і вучоба Чырвонай арміі.

### 3) Як імпэрыялісты рыхтуюцца да новых бою

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

## ПАДРЫХОЎКА НА МЯСЦОХ

Белыя імпэрыялістычныя дэпутаты свята адзначылі 15 лютага. Некаторыя мясціны ўжо прыступілі да абсталявання пляцоўкаў. У чырвоных кутках мясцінаў будуюць арганізаваныя сямейныя каманды з чырвонаармейцаў і каманды вайсковых часці. У адні з дзён свята

імя Савету Народных Камісараў. 3 сьнежня дні пачынаюцца перадача па радыё гутаркі аб гісторыі барацьбы Чырвонай арміі.

У радыё-газэты ўключаецца матар'ял, які характарызуе дасягненні Чырвонай арміі. Распрацоўваюцца разам з музычным рэпертуар гераічнай музыкі, якая будзе перадавацца па радыё.

Напярэдадні святкавання, 22-га лютага, а 6-й гадзіне ўвечары на радыё-станцыі пачнецца ўрачыстая частка юбілею 10-годдзя Чырвонай арміі, якая працянецца да 8 гадзін 40 мінут. Пасля гэтага будзе ўспаміны аб гераічнай барацьбе Чырвонай арміі і вечах гераічнай музыкі па радыё.

23-га лютага, а 12-й гадзіне дня ўключаюцца ўсе гучнагаварыцелі і будзе зроблены даклад «Чырвоная армія—пагроза супраць імпэрыялізму». Пасля гэтага будзе канцэртнае аддзяленне, радыё-газэта і г. д.

## Літаратура да дакладу АСНОўНАЯ

1. ВАРШЫЛАЎ—Абарона СССР.

2. ТАЛЬ—Гісторыя Чырвонай арміі.

3. ЗОРЫН—У чым сіла Чырвонай арміі.

4. ГРАДКО—Тэрытарыяльная Чырвоная армія і абарона СССР.

5. БАРАТАЎ—Будова на вярце

СССР

Крам. арміі. Колькасць Чырвонай арміі ў 1920—1927 г. Садзяльны склад усяй Чырвонай арміі і яе начальніцтва і складу (супаставіць з в.ч. складам царскай арміі) Быт і вучоба Чырвонай арміі.

Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

а) Нашы ворагі. Ураст колькасці арміі і ваеннага фэту імпэрыялістычных краінаў, рост ваеннага бюджэту (супаставіць з бюджэтам СССР), рост ваеннай тэхнікі. Супрацьстаяніцтва імпэрыялістычнага ладу і па-

# ЖЫЦЬЦЕ ПАРТЫІ

## Рацыяналізацыя работы партпарату

ХV зьезд УсеКП(б) і XI зьезд КП(б)Б паставілі перад кожнай партыйнай арганізацыяй і перад кожным камуністам надзвычайна вялікія і адказныя задачы па дасягненні сацыялістычным будаўніцтвам.

Выкананьне гэтых задач вымагае максымальнага рэагортвання работ партпарату, найбольш поўнага і метаадогнага скарыстання ініцыятывы і сіл кожнага члена партыі наасобку. З гэтага прычыны, як ніколі, паўстае пытаньне аб рацыяналізацыі, паліпшэньні работ партыйнага апарату, пачынаючы з ічэйкі аж да акруговых камітэтаў.

З усяй рашучасьцю неабходна адхіляць неабавязнае ў рабоце кожнай партыйнай арганізацыі, як маганьне дамагацца лепшай, больш вырванай работы. За лік скарачэньня прамернай канцыляршчыны, папіровага мора, павінна быць значна шырэй разгорнута практычная работа кожнай партыйнай ічэйкі, кожнага партыйнага камітэту для найбольш шпаркага выкананьня задач, што ставяць перад партыяй у бягучым перыядзе.

Першае, дакол чаго трэба ствараць грамадзкую думку, гэта эпідэмія розных пасаджэньняў. Рэч выдзіма, што пасаджэньні патрэбны, але як мы іх праводзім? Сходны ічэйкі, пасаджэньні бюро ічэек, пасаджэньні райкомаў, нават пасаджэньні акругмоваў пачынаюцца з спазьненнем, пытаньні парадку дня невыстарчальна падрыхтоўва-

юцца, няма рэгламенту, нават няма часамі належнае дэлавітасьці. У выніку ўсяго гэтага траціцца без належнае карысьці шмат часу. Большасць вясковых райкомаў праводзяць свае пасаджэньні ў рабочы час—удзень, такая сыстэма адбіваецца на абслугоўваньні сялянства, наколькі на пасаджэньні прысутнічаюць, бадай што, усе кіраўнікі раённых устаноў. У нас за апошні час выпрацаваліся такія таварышы, якія часам любяць зайсьці на пасаджэньні, паслухаць «навіны», тады, як гэтыя «штатныя наведвальнікі» пытаньні, што разглядаюцца, не датычаць, і бадай іх ні цікавяць.

Мы прапануем: 1. Усякія пасаджэньні праводзіць без спазьненняў, трэба распрацаваць меры спажываньня за няўважлівыя спазьненні, мець больш дэлавітасьці на пасаджэньнях, рэгламентаваць дэкладчыкаў і прамоўцаў, запрашаць на пасаджэньні, калі яны праводзяцца ў рабочы час, толькі зацікаўленых сталчымі на парадку дня пытаньнямі таварышоў.

2. Пасаджэньні вясковых райкомаў трэба перанесці на вичэрні час.

3. Матар'ялы да парадку дня патрэбна падрыхтоўваць з такім разьлікам, каб з імі маглі азнаміцца ўдзельнікі пасаджэньняў да таго, як гэта пытаньне будзе заслухоўвацца, а ў сувязі з гэтым і павінна быць падпешана плянаваць.

Зусім сваячасова ўзьнята пытаньне аб скарачэньні канцыляр-

скай работы ў ічэйках і райкомах. Без усякай шкоды ў рабоце і кіраўніцтве можна зараз-жа ліквідаваць: а) запісаньне спрэчак у пратаколах райкомаў, б) запісаньне спрэчак у пратаколах бюро ічэек, в) вызваліць ічэйкі ад прысылкі пратаколаў бюро ў райкомы. За лік скарачэньня пісаніны, узмацніць жывую сувязь і кіраўніцтва. Зараз патрэбна большая практычная дапамога ічэйкам у іх непасрэднай рабоце, а ў нас ёсьць яшчэ і такія выпадкі, калі вясковы райкомы за год пасылаюць па ічэйках звыш 200 ровных абешкікаў.

З асаблівай настойлівасьцю трэба ўзьнімаць культурнасьць ва ўсёй рабоце і ў прыватнасьці ў правядзеньнях сходах, нарадах і пасаджэньнях. Мы да апошняга часу мала зварачалі ўвагі на гігіенічныя ўмовы працы; на пасаджэньнях, на сходах і г. д., колькі-б людзей ня прысутнічала, усе кураць, ствараючы немагчымыя ўмовы работы. Такія абставіны, вядомая рэч, паслабляюць працаздольнасьць кожнага ўдзельніка, робяць яго на некалькі гадзін амаль што хворым чалавекам. Трэба самым рашучым парадкам забараніць курэньне на сходах, пасаджэньнях і нарадах, ствараючы лепшыя ўмовы для работ кожнага ўдзельніка сходу.

Пажадана, каб праз дзень была ўзьнята грамадзкая думка вакол гэтых пытаньняў, асабліва ў адносінах да культурнасьці ў рабоце.

С. Міцкоў.

## Партыйная хроніка

### Нарада жанаддзелу

Зацьверджана нарада жанаддзелу ЦК КП(б)Б у складзе 18 асоб. Пэрсанальна ўваходзяць наступныя таварышы: Крэмер, Танаўпава, Зягэ, Арлоўская, Браўэрнік, Крыпец, Абрамчук, Увароўскі, Авік, Бучука, Сулькіна, Мэртзон, Альвіровіч, Вавіна, Граўскава, Папова, Галавач і Гуміцкая.

### Каапэрацыйная нарада

Каапэрацыйная нарада зацьверджана з 26 асоб. Пэрсанальна ў яе ўваходзяць т. т. Васіленіч, Рыжкоў, Гарбуз, Наўляскі, Муляўка, Мар'янін, Стравоўскі, Аксочыч, Конасан, Дубіна, Левіч, Цукерман, Фрыд, Калінін, Эўклінд, Танаўпава, Ровін, Ляўкоў, Бунін, Хацімскі, Ковноў, Камэнштэйн, Дорахаў, Адамавіч, Зінгерман і Адзімоў.

### Склад арганізацыйнай нарады

Арганізацыйная нарада ЦК КП(б)Б зацьверджана ў ліку 19 асоб, у якую ўваходзяць т. т. Рыжкоў, Васіленіч, Крыпец, Гарбуз, Бейлін, Крэмер, Раманчук, Гоўман, Хацімскі, Камэнштэйн, Дорахаў, Ковноў, Дамброўскі, Віваград, Калінін, Шейман, Галавач, Паліцкі і Ханю.

## Парт'ячэйка—кіраўнік рацыяналізацыі

(Да рэалізацыі пастаноў ХV партз'езду)

Прыстасаваньне агульных пастаноў ХV партз'езду да канкрэтных умоў свайго прадпрыемства або установы зьяўляецца першачарговай задачай кожнай ічэйкі. Неабходна па кожнай пастанове зьезд, правярнушы стан працы на сваім прадпрыемстве, азначыць канкрэтыя мерапрыемствы для правядзеньня ў жыцьці пастаноў зьезду.

Асобныя ічэйкі да гэтага працы ўжо прыступілі. Так, іч. зав. «Дрэваапрацоўшчык» на апошнім адкрытым сходзе абмяркоўвала такія пытаньні: даклад аб пастановах зьезду па рацыяналізацыі вытворчасці і садаклад дырэктара заводу аб рацыяналізацыі вытворчасці на заводзе.

Гэтым сходам зацікавілася значная колькасць беспартыйных таварышоў (35 чал.), якія прымаюць актыўны ўдзел у абмеркаваньні гэтых пытаньняў.

Сход прашоў ашчэдна. Усе выступаючыя т. т. (10 чал.) гаварылі аб асобных момантах рацыяналізацыі вытворчасці на заводзе, узяваючы іх з пастановамі зьезду па гэтым пытаньні.

У працы па рацыяналізацыі вытворчасці на заводзе ёсьць дасягненні: патавэнне асобных працэсаў працы ў сталярных цехах дало зьберажэньня 8.163 руб., пашмашаньне кошт апау і асьвятленьня заводу на 7.100 руб. Больш усяго паказвалася не недахопы, якія перашкаджаюць працы па рацыяналізацыі.

Капітальнае будаўніцтва па пашырэньні заводу адбываецца пры вызначаным удзеле рабочых. Яксьць выпушчаемай мэблявай прадукцыі з пераходам на паезд працы некалькі панізілася, а гэтым зусім не займаюцца ні адміністрацыя, ні вытворчая нарада.

Ічэйка на паставе высказанага на гэтым сходзе, у адпаведнасьці з пастановамі зьезду па гэтым пытаньні, выпрацавала канкрэтыя дзеяньні для фракцыі заўкому і камуністычных вытворчай камісіі для паліпшэньня працы па рацыяналізацыі і выкананьня пастаноў зьезду па гэтым пытаньні.

Метад прыстасаваньня агульнапартыйных дэкрэтаў да канкрэтных умоў свайго ічэйкі, які ўжываецца ў іч. Д. А., зусім слаба апраўдаў і варты да перанясеньня ў іншы ічэйкі.

## Упаўне сваячасова

Пытаньні, якія закрануты тав. Хацімскім у артыкуле «Аб некаторых новых мэтадах партыйнай работы на вёсцы» («Зьвізда», № 10—28 г.), зьяўляюцца вельмі важнымі пытаньнямі і высунуты зусім сваячасова.

Зразумела, што вясковы камуністы і камсамольцы павінны быць першымі правадзірамі справы культурна-гаспадарчай перабудовы вёскі і вёскі за сабою ўсю будняцка-серадняцкую масу сялянства. Але гэтая справа да сучаснага моманту ў нас абстаіць дронна, камуністы і камсамольцы—сельскія гаспадары ў пераважнай большасьці пачуваюцца ў хвасце сялян-гаспадароў, адстаюць ад іх у справе гаспадараньня, ічэйкі сваячасова не зьяўталі на гэта ўвагі і ня ўжывалі належных мер для паліпшэньня вядзеньня сельскай гаспадаркі камуністы.

Такія нашы дасягненні, але ібокач з імі ёсьць яшчэ і шмат неахопаў. Ня зусім урагульвае пытаньне аб гадзінах гандлю вайсковых рэз-

Таму пытаньне аб вытворчых нарадах камуністы і камсамольцаў-гаспадароў тав. Хацімскім паставіла зусім правільна. Аб скліканні гэтых нарад, дзе іх склікаць і як часта я думаю так: з прычыны слабасці нашых вясковых ічэек гэтыя нарады павінны склікацца пры райкомах і прыстасоўвацца да пэўных перыядаў году, як напрыклад пасеўных кампаній і г. д.

Галоўнае і асноўнае задачан, якая на маёй думцы павінна шмат дапамагчы ў справе калектывізацыі сельскіх гаспадарак—гэта не дапушчаць пры правядзеньні земляўпарадкаваньня вёсак выхадаў на адрубкі і хутары.

Усю працу па пабудове хаця-б пэўных хлявоў, пераходу на шматполье і г. д. ічэйкі павінны разгарнуць у першую чаргу ў тых вёсках, якія земляўпарадкаваліся ініцыятыўна. Ляўкоў.

# НА САВЕШКАЙ БЕЛАРУСІ



# ДАЛЕЙШЫЯ ШЛЯХІ ДАБ'ЕМСЯ ТАННАГА АПАРАТУ ШТО ПРАПАНОУЮЦЬ РАБОТНІКІ Р. С. І.

Я. Ракаў і С. Яцкоў

## НАШЫ ПРАПАНОВЫ

аб далейшым пашырэнні праў райвыканкомаў і сельсаветаў

Сосія ЦВБ БССР, якая адбылася ў студзені бяг. году, прыняла закон аб пашырэнні праў мясцовых органаў улады. Гэты закон, відавочна, адкрывае шырокія перспектывы для работы райвыканкомаў і сельсаветаў, дапамагае звышчаць цяжкіну і набліжае ўладу да насельніцтва.

Ці павінны мы на гэтым спыніцца?

Мы лічым, што справа дэцэнтралізацыі функцый па ўсіх галінах павінна працягвацца і надалей.

Напярэдняе вывучэнне НК РСІ раёнага апарату паказала, што можна і неабходна яшчэ і на далей пашыраць правы нязавога апарату, што трэба вызваляць гэты апарат ад дробязнай аякі.

Нижэй мы прадстаўляем на суд грамадзянскай нашы дадатковыя прапановы па гэтых пытаннях.

Неабходна, каб яны былі абмеркаваны працаўнікамі месц, каб думкі аб магчымасці правядзення іх былі высветлены на старонках газет.

— У мэтах разгрузкі райвыканкомаў, а таксама членаў прэзідыума ад адміністрацыйных спраў, каб даць магчымасць, як належыць, інструктаваць сельсаветы, — разгляд адміністрацыйных спраў і накладанне на іх штрафаў і іншых рэпрэсійных мерапрыемстваў павінна быць ускладзена на адміністрацыйны часткі РВК, якія арганізуюцца замест цяперашняй райміліцыі.

— Скаргі па пастановы адміністрацыйных частак райвыканкомаў разглядаюцца старшынёй РВК, які адмяняе або зацьверджае пастановы адміністрацыйных частак. На адміністрацыйны часткі ўскладзецца запіс актаў грамадзянскага стану, выдача дазвалаў на гандаль сельгасуслугамі і г. д.

— РВК мае права накладваць дысцыплінарныя спаганні, апрача служачых РВК, яшчэ і на членаў сельсаветаў і на членаў прэ-

зідыумаў сельсаветаў, а таксама на іншых служачых устаноў, якія надпарадкаваны РВК. Накладанне гэтых спаганняў робіцца старшынёй РВК, пры чым накладанне мер уздзеяння адносна членаў сельсаветаў і членаў прэзідыумаў сельсаветаў падлягае зацьверджанню прэзідыума РВК.

— РВК мае права зацьверджаць штатны расклад пасада раённых устаноў, на грунце штатнага кантынгенту, які ўстанаўляецца вышэйшымі органамі.

— РВК мае права зацьверджаць, пры наяўнасці навава выяўленых або не скарыстаных прыбыткаў райбюджэту, дадатковыя каштарысы з наступным паведамленнем акрфа.

— Старшыня РВК мае права загадаць зачыняць крэдыты ўстаноў, якія знаходзяцца на раённым бюджэце, распараджацца фондам неабачаных выдаткаў на суму 50 р., выдаваць дазволы на вылату запавычанасці і кампенсацыі рабочым і служачым раённых устаноў, за лік бюджэту РВК.

— РВК мае права даваць адтэрміноўкі плацяжоў дзяржаўных простых падаткаў, па хадайніцтвах плацельшчыкаў, на час да 3-х месяцаў; можа прадаваць маёмасць прыватных асоб (апрача дамоў), якая апісана РВК за нявыплату дзяржаўных і мясцовых падаткаў і збораў (акрамя с.-г. падаткаў).

— РВК мае права складаць відомікі па дзяржаўных непадатковых прыбытках да 100 руб. у кожным выпадку.

— РВК выдае дазволы на працоўку будаўнічых матэрыялаў (гаіны, пяску, гравію), а таксама жарвавых і тачільных каменяў і інш. мала каштоўных парод, калі гэтыя выкапні знаходзяцца на тэрыторыі раёну.

Аб мерапрыемствах па пашырэнні праў сельсаветаў — у другі раз.

**Зроблена толькі папярэдняя работа партнафэрэнцыі — аб рацыяналізацыі савецкага апарату**

Голас партыйных мас

Асушым папярэвае мора

## МЭХАΝІЗАЦЫЯ РАХУНКАВОДЗТВА (ЦСУ БССР)

У гэтым годзе ў першы раз ЦСУ прадставіла ўраду аводны план работы дзяржаўнай статыстыкі на спрошчаным метаде.

Плян ухвалены.

Галоўнай задачай ЦСУ цяпер зьяўляецца ўзвыняць якасць перадачковага матэрыялу, спрашчаць формы справаздачнасці, арганізаваць курсы для падрыхтоўкі нязавых работнікаў.

Дагэтуль работнікі ЦСУ часта былі зусім непадрыхтаваны і ад гэтага цяжела якасць матэрыялу.

Толькі з гэтага году наладзіцца кантроль над нязавымі арганізацыямі. Будуць арганізаваны спецыяльныя экспедыцыі, якія займуцца абследаваннем нязавых арганізацый на мясцох.

Наогул апарат ЦСУ цяпер перабудоўваецца па той-жа сыстэме, што і апарат саюзнага ЦСУ.

У ЦСУ БССР будзе 5 секцый і 5 сектараў, якія ахопяць усе культурныя і гаспадарчыя пытанні рэспублікі.

Дагэтуль практыкавалася наступнае: калі ўзнікала яка-небудзь даследчая праца, тады арганізацыя адзіноцкі падаржае. Гэта вельмі дорага каштавала дзяржаве.

З красавіка месяца ўводзіцца механізацыя важнейшых рахунковых работ. У хуткім часе з Масквы будзе прыслана спецыяльная рахунковая электрычная машына. Гэта машына ўдасканальвае работу і дасць магчымасць скараціць лік работнікаў, якія абслугоўваюць рахунковае аддзяленне.

## «Ён быў вялікі эканом»

Мазырскі аддзел камунальнай гаспадаркі ня толькі парушае бюджэтную дысцыпліну, але дазваляе сабе самае грубейшае парушэнне дырэктыву ўраду.

Камунальныя дамы былі праданы, а грошы выданы на патрэбы, якія «бог на думу паложыць».

Пры будаўнічым рэвізіі камунальнай гаспадаркі выяўлена, што яна ня ведае, хто жыве ў камунальных дамах, хто з кватарантаў выехаў, колькі вольных кватэрнай платы, а каго і на які час?

Вядома, што за гэты год збудавана і прымацоўва паміж імі не сямнаццаць кватэр і дасягнула каля 7.000 руб. Вагас не ведае, куды паехалі 34 кватаранты з

## Да пастаноў пленуму ЦСПСБ

Мінулы пленум разгледзеў рад важнейшых пытанняў прафсаюза нага жыцця Беларусі.

Пленум вынес рад канкрэтных пастаноў. Трэба дабіцца таго, каб яны сталі дастаткам шырокіх прафэсійных мас, асабліва пытаньне аб выданьнях рэдакцыйна-выдавецкага аддзелу.

З гэтым пытаньнем цесна звязана пытаньне аб практычным прамажненні нацпалітыкі ў прафарганізацыях. Тут справа абстаіць ня так ужо добра. Якую-б галіну культурнай працы мы не ўзялі (клубнук, бібліятэчную, масавую), зусім слаба абстаіць справа з беларусізацыяй.

Толькі дзякуючы націску з боку прэзідыума ЦСПСБ, мы дабіліся таго, што ў апошні час гэта пытаньне пачне зрушвацца з мёртвага пункту. У нашых бібліятэках вацпальнай літаратуры вельмі мала (2-3 проц. з агульнай колькасці кніг). У апошні час ёсць, праўда, сякі-такі пералом па лініі забеспячэння нацыянальнай літаратурай. Роўналежна з набыццём літаратуры на расійскай мове, купляецца яна і на мовах іншых нацыянальнасцяў (беларускай, яўрэйскай і польскай). Ня лепш абстаіць справа з абслугоўваннем нацменшасцяў.

Зразумела, па шляху да канчатковага вырашэння гэтых пытанняў ёсць рад сур'ёзных труднасцяў, якія нам неабходна перамагчы. Трэба ў штодзённай практычнай працы выдавецкага аддзелу ствараць такія ўмовы, якія-б давалі магчымасць поўнасьцю абслугоўваць патрэбы асобных нацыянальнасцяў. У гэтай працы на дапамогу прафарганізацыям павінны прыйсці выдавецтва ЦСПСБ і часопіс «Прафрук». Пленум на гэтым пытанні вынес канкрэтную пастанову ўзмацніць падпіску на часопіс, наблізіўшы яе да нязавога прафастыву, падпшыць забеспячэнне літаратурай бібліятэк, у асаблівасці на нацыянальных мовах — беларускай, яўрэйскай і польскай.

Умовы сёньнешняга дня патрабуюць ад прафарганізацый больш рашучых мер, якія даюць магчымасць паскорыць правядзненне ў жыццё пастаноў пленуму.

Пленум звярнуў увагу таксама на пытаньне аб жыл. будаўніцтве. Быў прыняты рад практычных мерапрыемстваў. Трэба будзе толькі гэтыя мерапрыемствы прысасаваць да аднаведнай абстаноўкі. І ў асаблівасці трэба быць гатовымі для пераходу на павышэнне стэражэ дзяржаўнага платы.

Ня гадзіцца на пастанову пленуму, што асноўным забудоўнікам рабочых кватэр павінны быць прамысловасць, усе-ж такі пра-

# РЭАЛІЗАЦЫЯ ПАЗЫКІ ў БССР

**Прадаў хлеб — купіў аблігацыю**  
**ВОРША. (Ул. кар.).** Селянін Машкоўскага сельсавету Васілеўскі — культурны гаспадар — прывёз у каапэратыву «Чырвоны Араты» 100 пудоў хлеба і купіў аблігацый пазыкі на 25 руб.

## Вялікі попыт на пазыку

**Старобін. (Бабруйшчына).** Кампанія ў нашым раёне яшчэ толькі пачалася. Яшчэ не ва ўсіх вёсках праведзены даклады і раслімачэнні аб новай пазыцы. Але ўсё-ж такі ёсць значныя вынікі.

Так, селяне вёскі Забалоўце пастанавілі да 1-га красавіка падпісацца кожнаму двару на пазыку. Палавіну грошай унеслі тут-жа, а рэшту ўносяць да красавіка месяца.

На сходзе грамадзян мястэчка Пагост, пасля дакладу аб пазыцы, была адкрыта масавая падпіска. Вынікі аказаліся проста нечаканымі: сляне раскупілі ўсе аблігацыі, якія меліся ў прадстаўнікоў РВК на сходзе, на агульную суму 500 рублёў.

Падпіска ў мястэчку Старобін таксама праходзіць даволі паспяхова.

Ю. Бялько.

## Падпіска расьце

**Бабруйск. (Па тэлеф. ад уласн. кар.).** Штодзённа паступаюць весткі з раёнаў, якія адзначаюць вялікі попыт сялянства на аблігацыі пазыкі.

Арцель лесарубаў в. Чорны Врод у ліку 22 сялян падпісаліся на 245 руб. У в. Данілаўка падпісаліся на пазыку 7 сялян. У Шчэдрыне на рынку прадапа аблігацый

на 100 руб. Адвядленне Лесбелу арганізавала продаж пазыкі на лесараспрацоўках: у в. Ліпені прадапа сярод лесарубаў аблігацый на 100 р.

Пленум Парыцкага райкому падпісаўся на 215 руб. Пленум Шчэдрынскага сельсавету зрабіў падпіску на 55 р.

## ВЫКЛІКАЕМ СУСЕДЗЯЙ

**БАГУШЭўСКАЕ. (Аршаншчына).** Сяліне вёска Манькова і Канавадэва, Каменскага сельсавету, на агульным сходзе абгаварылі ўсебакова пытанні разьвіцця сельскага гаспадаркі і прамысловасці і пастанавілі аднагалосна набыць аблігацый. Тут-жа на месцы правілі пад-

піску. У гэтых дзёвях вёсках не засталася ніводнага селяніна, які-б не гадзіўся мець пазыку аблігацый.

Сяліне гэтых вёсак выклікаюць вёскі Куроўшчына, Слабада і Стайка сельсавета іх прыкладу.

Н. Паддубоцкі.

## ПАПЯРЭДЖАНА МАГЧЫМАЯ ПАМЫЛКА

**Магілёў. (Уласны кар.).** Некаторыя раёны лічылі, што кантрагентамі па рэалізацыі пазыкі павінны зьявіцца толькі сельсаветы, якія ўжо ад сябе вылучаюць субагентаў: каапэратывы, установы і пасобных грамадзян. Такім чынам стварылася-б пагроза таго, што кампанія магла быць сарвана там, дзе сельсавет не аддасць належнае ўвагі кампаніі па пазыцы.

Вылучаныя агуравым цэнтрам адказныя працаўнікі далі правільнае тлумачэнне. Райвыканкомы павінны мець у якасці непасрэдных кантрагентаў — ня толькі сельсаветы, але і іншыя установы, а таксама і пасобных таварышоў.

К. Л.

## НА ВОЛЬНЫЯ СРОДКІ — НА БЫЦЬ АБЛІГАЦЫЙ

**ГОМЕЛЬ. (Уласны кар.).** У ўваравічав, Ветцы і Тэрахоўцы раёны зьявіліся камітэты сялянскай дапамогі вынеслі пастановы аб тым, што ўсе члены камітэтаў узаемадапамогі павінны персанальна набыць аблігацыі пазыкі. Акрамя таго ўсе камітэты павінны пэўную частку сваіх грашовых фондаў укладваць ў аблігацыі.

Камітэты сялянскай узаемадапамогі выдзяляюць сваіх прадстаўнікоў у камітэты па распаўсюджанні пазыкі.

М.

**2.000 р. па Менску**  
 Паводле даных Менскага акрфа, у Менску прадапа на 1-га лютага аблігацый пазыкі на 2.000 р.

# ЗАГАТАОЎКІ

## Сялянства вязе хлеб у каапэратыву

**(Старобінскі раён, Бабруйшчына).** Многа ненармальнасцяў да гэтых часоў назіралася ў нас, як і ўсюды, у справе хлебазагатоўкі. Нашы каапэратывы і дзяржаўныя органы не падрыхтаваліся належным чынам да кампаніі і не заўсёды ахвотна куплялі хлеб у селяніна. Гэтай вяласцю пакарысталіся больш гібкія прыватнікі, якія змоглі прыцягнуць да сябе селяніна.

Цяпер гэтага ўжо няма. Сялянства штодзённа стаіць з вазаі хлеба ў чарзе каля каапэратыву, стараючыся хутчэй прадаць хлеб.

Каапэрацыя з свайго боку закупіла шмат мануфактуры і сляніскіх рэчаў, якія прадае толькі за хлеб.

## РАНЕЙ І ЦЯПЕР

**Чаму зьменшыліся хлебазагатоўкі. — Прыватнік стаў гаспадаром становішча. — Саўгаскія млыны — апорныя пункты для прыватнікаў.**

**СЛУЦКАЕ. (Уласны кар.)** Як у мінулым, так і ў гэтым годзе загатоўкі хлебапрадуктаў на Случчыне не далі тых вынікаў, якіх мы маглі чакаць ад гэтай беларускай жытніцы. Калі ў 1924-25 г. Случчына дала больш мільёну пудоў хлеба, дык у апошнія гады загатоўка вызначаецца ў якой-небудзь сотні тысяч пудоў.

Загатоўшчыкі скільны тлумачыць скарачэнне загатоўкі ўмоцненым разьвіццём сьвінаводства, а таксама заняццём часткі пахаці пад травасеянне і прапашныя культуры.

Хоць гэтыя становачы зьявішчы ў селянскай гаспадарцы маюць

рынку і галоўным вінавайцаў зрыну загатоўкі.

Вялізарнае эле рабілі ў справе загатоўкі саўгаскія млыны. Гэтыя млыны цалкам абслугоўвалі сякулянтаў — пераможалі ішаніцу і жыта ў высокіх рэнтабельных сарты мукі, ператваралі свае памішканыя ў склады ўтоенага збожжа. А ўтойваўнае збожжа на саўгаскіх млынох прадаўляла для прыватніка вялікія выгады: памішканыя хаваньня, збожжа надзейна ўтоена ад вачэй фініспэктара і гэта дае прыватніку магчымасць гандляваць без патэнту. Збожжа ляжыць, павя расце і калі ў Менску мукі ў каапэрацыі мала і цэна паднімаецца, то прыватнік

У перыядзе да XI-га ўсебеларускага партыйнага з'езду было зроблена звыш 40 дакладаў ЦКК і АКК на 8-мі акруговых партыйных канферэнцыях, 26-ці раённых партыйна-агаспадарчых і 8-мі іншых партыйных сходках.

На гэтых дакладах узічана 225 выступленняў у спрэчках і 619 пісьмовых запытанняў (гэта блізумоўна яшчэ налічваўся лічба), якія датычалі ўсіх бакоў дзейнасці кантрольных органаў і ў галіне саюзаў-гаспадарчай, так і партыйнай.

У зьвязку з важкасьцю вырашаных пытанняў, ім лічым метадычным высьвятліць іх у друку. У гэтым артыкуле мы сьпісваем на аб'яваванні партыйна-агаспадарчых пытанняў, зьвязаных з актуальнымі момантамі правядзеньня рацыяналізацыйнага апарату.

### Праверка і яшчэ раз праверка

У ўсіх выступленьнях на партыйна-агаспадарчых прамоўні, у асноўным, ухвалілі іраду ЦКК-НК РСІ па раэарганізацыі саюзаў апарату.

Усе адзначылі, што зроблена сапраўды неабходная і вельмі патрэбная работа. Але зроблена толькі пачатковая праца. Трэба пільна працаваць, як адбылася на практыцы ў жыцці правядзеньня раэарганізацыі. Трэба дэталёва высветліць і падлічыць усе асобныя адмоўныя бакі гэтай працы для дадзенага кроку па рацыяналізацыі апарату.

Зразумела, адсюль такія пытаньні на партыйна-агаспадарчых: „як адбылася скарачэньне на працы апарату, ці маюцца вынікі „пэраарганізацыі“ (Менск, Жыткавічы).

Таварышчэ бяліца, як-бы зноў не разбулі штаты — сці правяраліся РСІ ўстановы, дзе былі скарачэньні, каб зноў не разбулі штаты.

На Бабруйскай партыйна-агаспадарчай асаблів, што былі выпадкі, калі „У адной установе штаты скарачаліся, а ў другой пачыналі павялічвацца“.

На сходзе ічэйкі с.г. майстары ў сапісы да дакладчыка ЦКК гаворылі: „ці не пераарганізацыя рацыяналізацыі апарату звыштэрміновымі работамі?“

Шмат таварышоў лічылі, што да гэтага часу „мы займаліся пераважна, скарачэньнем штатаў, а самага спрашчэньня працы не праводзілі“ (Менск).

У некаторых запісках адзначаліся факты няправільнага скарачэньня штатаў:

„У акруговым аддзеле аховы здароўя скарацілі рэгістратара і рахункавода, а пакінулі намесьніка, ці нехта было і без намесьніка абмысьліся?“ (Віцебск).

На нарасьвеце зроблена рэформа, згодна якой скарачэн бухгалтэраў аддзелу, а ўведзена бухгалтэрыя на ўсіх школах. Няўжо-ж гэта рацыяналізацыя?“ (Віцебск).

У выніку аб'яваваньня РСІ матыных устаноў скарацілі толькі прыбіральшчыка“ (Жыткавічы).

### Нізавы апарат за-стаўся ў баку

Вельмі дрэнна, што раэарганізацыя акруговых аддзелаў — інспэктары пакуль што ня маюць пазажыўнага ў пэнтру аб сваіх правах і абавязках. Гэта зьявілася амаль што ўсюды. Інспэктарыяты зраўняліся слаба.

Правільна запачалася, што ЦКК-РСІ ў мінулым годзе ўдзяліла ўвагу цэнтральнаму апарату, што рацыяналізацыя не закранула рабву і нізавога саюзаў апарату. „У нізавым апарате ёсьць маса бланочных зьявішч, якія неабходна зьнішчыць“ (Бабруйск, Рэчыца, Менск).

Правільна таксама былі выступленьні адносна спэцыяльнага паставы аб камэрэцыйнай працы і абавязку РВК і сельсаветаў: „гэта пытаньне дзе-сьці вострава (Ворша), у гэтых адносінах зруку няма“ (Жыткавічы).

У перыядзе да XI-га ўсебеларускага партыйнага з'езду было зроблена звыш 40 дакладаў ЦКК і АКК на 8-мі акруговых партыйных канферэнцыях, 26-ці раённых партыйна-агаспадарчых і 8-мі іншых партыйных сходках.

„Рэальных дасягненьняў па скарачэньні сьправаздачнасьці і статыстыкі на мясцох да гэтага часу няма“ — зазначылі на Менскай, Бабруйскай, Рэчыцкай і Жыткавіцкай партыйна-агаспадарчых. Некаторыя таварышы выказалі вельмі рэзка: „папяроная сьправаздачнасьць па толькі не пачыналася, а, наадварот, павялічылася. Гэта пэраарганізацыя не толькі на чыгуны, але і ў сельскіх устаноў. Інструкцыі пэнтру толькі ўскладняюць сьправаздачнасьць“ (Жыткавічы). Скараціліся не тое, што „справаздачнасьць РВК зніжылі, яна згаруе апарат, не дае магчымасьці ўдзяляць увагі насельніцтву“ (Ворша).

Трэба адзначыць, што гэтыя скары на вялікую сьправаздачнасьць датычалі гады 1926-27 году, калі новыя скарачэньныя формы яшчэ ня былі ўведзены, М. Зарніцкі.

Прыслухоўваючыся да роўнага гучнага дыханьня заснуўшага ўладзіка, Юрка думаў аб ім — які ён адоволены і спакойны заўсёды...

— Дык што-ж? — яму добра. У яго жонка, яна яго шануе, любіць, ён старшыня, бывае ў мястэчку, у горадзе, ды і тут адчувае сябе поўным гаспадаром... Камуна, камуна... Толькі слова адно, што камуна, а на справе — што ў іх камуністычнага?.. — Юрка старанна пачынаў успамінаць і наізваць адно на другое ўсе дробныя паўданы камуны, усе недахопы і малевыя калючыя крыўды іх жыцьця, пужліва абходзічы памяцьцю ўсё тое добрае і сапраўды камуністычнае, што прабілася маладою рушнію ў іх буднях. Ён не хацеў думаць і ацэньваць той факт, што Язэпу нядаўна зрабілі новыя боты, хоць і ўладзіку, і Юрку не пашкодзіла-б шыць па пары, але Язэп больш, чым яны, меў тут патрэбу; затое ў памяці круціўся прудкоўскі каваль Габрусь, якому Уладзік не дазволіў пакарыстацца малатарняй, бо ў яго на было некалькі фунтаў жыта, каб заплаціць за гэтую ільготу. Габрусь папоў, каліва навіўшы сьветлымі халоднымі вачыма, і Юрка тады сказаў Уладзіку, што ён праводзіць напрадтарскую лінію, і што ў тэй пары, як яны атрымалі крэдыт, ён паказвае сябе ня як камсамолец, а як кулачок; Уладзік на гэта не ўлаваўся, а спакойна адказаў, што прадтарскую лінію ён ведае ня горш ад Юркі, а што датыкаецца Габрусь, дык ён сьнара і шкадуе жмені жыта, тады як сам назапасіўся, — усе гэта ведаюць. Юрку няма было чым крыць і ён, злы і чымсьці накруўджаны, вышаў з хаты, адчуўшы як за яго сьліно пераглануліся з ухмылкай Уладзік і Марыска.

— На праўдзе кажучы, ён-жа правы, — падумаў Юрка пра ўладзіка, нацягваючы на голаў кажух, — чым Габрусь лепшы ад другіх, за што яму прывілей даваць?.. Але што-ж гэта перашкаджае мне жыць,

дае, чым пахалі 34 кватранты в канунальных дамоў, д лякуючы чаму страты па бюджэце вызначаюцца ў суме больш 1000 руб.

Некаторыя прыбытковыя крыніцы (сады, гарадзкая зямля) аўсім не эксплёатуюцца, у зьвязку з чым яны не даюць ніводнай капейкі прыбытку.

Камгас не відае ніякага вучоту мэблі, у выніку яна ўся раскрасьдзена. Акрая таго, Камгас зрабіў незаконна андаггавальнае арандатару гандлёва-прамысловых памяшканьняў 10-ці процэнтнай надбавкай (6.000 руб.) да аранднай платы, быццам на ачыстку гораду. Фактычна, значная частка гэтай надбавкі пайшла на незаконнае павялічэньне ставаў работнікаў камгасу. Б.

Але гэтага мала — патрэбна лепшы падыход вапных кааператараў да сьлінаства, лепшыя прыстасаваныя сваёй дзейнасьці да ўмоў і вярняў сьлянаства.

### рух ёсьць

Прынятыя мерапрыемствы выклікалі некаторы зрух у хлебазатогоўках. Але наогул паступленьне жыта на рынак невялікае. Лепш за ўсё загатоўляецца грэчка. Сельсаюз у раёнах б. Калініншчыны заданьне па загатоўцы грэчкі павысіў у 10 раз. Таксама павысіліся загатоўкі аўсу, ячменю і іншых яравых культур. Ільна-валякна загатоўляецца нязначна колькасьць. К. Л.

Але гэтага мала — патрэбна лепшы падыход вапных кааператараў да сьлінаства, лепшыя прыстасаваныя сваёй дзейнасьці да ўмоў і вярняў сьлянаства.

Прынятыя мерапрыемствы выклікалі некаторы зрух у хлебазатогоўках. Але наогул паступленьне жыта на рынак невялікае. Лепш за ўсё загатоўляецца грэчка. Сельсаюз у раёнах б. Калініншчыны заданьне па загатоўцы грэчкі павысіў у 10 раз. Таксама павысіліся загатоўкі аўсу, ячменю і іншых яравых культур. Ільна-валякна загатоўляецца нязначна колькасьць. К. Л.

### Апазданьне Міх. Гольдбэрга

## \*\*\* П Р У Д К І \*\*\*

— Вы гэта выпісваеце?.. Зразумела, карыстаецеся парадамі і ажыццяўляеце ў сваёй гаспадарцы?..

І, не чакаючы адказу, карэспандэнт стаў хутка нешта пісаць у сваім блёк-ноце. Юрка схопіў яго за руку:

— Пачакайце, таварыш... гэтага мя вярта, памойму, пісаць... мы толькі выпісалі... На адзін неўлавымі вочірг ухмылка прарала з твару карэспандэнта, але гэта быў толькі вомірг, і ён, гэты гладкі паголены твар гарадскога чалавека, ізноў заісьніўся, замаршчыўшы ўпаўнёнай самавітай ухмылкай:

— Але-ж вы будзеце, маю надзею, карыстацца гэтымі агранамічнымі парадамі?..

— Будзем... зразумела... — Ну, дык гэта ўсёроўна... — Зразумела, усёроўна, — пра-стадушна ўхмылічыўся, падтрымаў карэспандэнта ўладзік, — а зараз мярся і навечэраць... Проша...

Марыся ўжо заслапа адзіным, які мела, грубым абрусам стол і несла ад печы вясковы дэлікатэс — саджонку яшнію, якая весела і анэтычна верашчала.

Карэспандэнт еў таксама шпарка і многа, як і гаварыў, але гутаркі ня спыняў увесь час і зраўку нешта чыркаў у сваім блёкноце. Цяпер на пытаньні адказаў ўладзік, і па яго ўпаўнёным, крыху самадавольным, тоне можна было зразумець, што гэта дае яму вялікую асалоду. Калі-ні-калі карэспандэнт зьвяртаўся да Язэпа, і тады той, сядзеўшы ў цені ля печы, чырванеў, газарыў нешта блытае і незразумелае і чамусьці не сваімі звычайнымі, а якімісьці чужымі, парванымі словамі — гэта вельмі зьдзіўляла Марыска. Яна таксама стаяла ля печы, па бабскі надпершы далоньню голаву і была радасна, нібы сьвятлоча чагосьці напэўна па ўладзіка яна п...

\* Пачатак гледзі ў „Зьвязьдзе“ № 25 (2332)

— Вы гэта выпісваеце?.. Зразумела, карыстаецеся парадамі і ажыццяўляеце ў сваёй гаспадарцы?..

І, не чакаючы адказу, карэспандэнт стаў хутка нешта пісаць у сваім блёк-ноце. Юрка схопіў яго за руку:

— Пачакайце, таварыш... гэтага мя вярта, памойму, пісаць... мы толькі выпісалі... На адзін неўлавымі вочірг ухмылка прарала з твару карэспандэнта, але гэта быў толькі вомірг, і ён, гэты гладкі паголены твар гарадскога чалавека, ізноў заісьніўся, замаршчыўшы ўпаўнёнай самавітай ухмылкай:

— Але-ж вы будзеце, маю надзею, карыстацца гэтымі агранамічнымі парадамі?..

— Будзем... зразумела... — Ну, дык гэта ўсёроўна... — Зразумела, усёроўна, — пра-стадушна ўхмылічыўся, падтрымаў карэспандэнта ўладзік, — а зараз мярся і навечэраць... Проша...

Марыся ўжо заслапа адзіным, які мела, грубым абрусам стол і несла ад печы вясковы дэлікатэс — саджонку яшнію, якая весела і анэтычна верашчала.

Карэспандэнт еў таксама шпарка і многа, як і гаварыў, але гутаркі ня спыняў увесь час і зраўку нешта чыркаў у сваім блёкноце. Цяпер на пытаньні адказаў ўладзік, і па яго ўпаўнёным, крыху самадавольным, тоне можна было зразумець, што гэта дае яму вялікую асалоду. Калі-ні-калі карэспандэнт зьвяртаўся да Язэпа, і тады той, сядзеўшы ў цені ля печы, чырванеў, газарыў нешта блытае і незразумелае і чамусьці не сваімі звычайнымі, а якімісьці чужымі, парванымі словамі — гэта вельмі зьдзіўляла Марыска. Яна таксама стаяла ля печы, па бабскі надпершы далоньню голаву і была радасна, нібы сьвятлоча чагосьці напэўна па ўладзіка яна п...

— Непагода, — сьвазаў Уладзік і вышаў у сьні. — Добра, што пасьпелі, а то-б... — хутка сказала Марыска і, зьбянтэжаная накіраваным на яе ўважлівым поглядам карэспандэнта, абарвала словы.

Стала ціха і, хоць Юрка разумеў, што трэба весці гутарку з госьцем, ён упарта маўчаў. Нахіліўшы тонкі невясковы твар над старым нумарам газэты, ён сіліўся

глядзець, ёй здавалася, што гэта нельга зараз рабіць, — ён так важна размаўляў з гарадзкім госьцем.

З Юркам карэспандэнт стараўся не гаварыць, але калі звачоўваўся да яго, дык ужо ня так, як да ўладзіка і Язэпа, а дэзь-дэзь інакш, ён як-бы даваў адчуваць, што ведае нейкую Юркіну перавагу над таварышамі. Але ўсё-ж больш усяго карэспандэнт гутарыў у гэты вечар з Уладзікам. Пад канец, калі ўжо гаварыць было не аб чым, ён напэрсіў яго фатаграфічную картку. Марыска ўсхвалявалася пры гэтым і са спужаным потным тварам (асабліва прыкрым, як здалося Юрку) доўга вапалася ў кюфры, але карткі не знайшлося і прышлося сарваць жаданы чатырохкутны кавалак з асабістага пасьведчаньня. Карэспандэнт з няязменнай, на гэты раз крыху вінаватай, ухмылкай глядзеў, як каранасты пачырванеўшы ўладзік няёмка атпоруваў кухонным вжом картку, і атрымаўшы яе і схаваўшы ў партманэ, абяцаў зараз жа пасьля надрукаваньня ў газэце прыслаць яе назад.

Дзесяці за сьценамі хаты, у пустым аголеным полі, упала нешта вялізарнае і пажкае, і, рассыпаўшыся на дробнейшыя кавалкі, зазьвівала па дрыжачых шыбах. Пацягнула правізваючым холадам. Прыляцеўшы вечер, у сібернай глухой роспачы, стукнуўся галавою аб дзьверы і адразу надобра прыціх.

— Непагода, — сьвазаў Уладзік і вышаў у сьні.

— Добра, што пасьпелі, а то-б... — хутка сказала Марыска і, зьбянтэжаная накіраваным на яе ўважлівым поглядам карэспандэнта, абарвала словы.

Стала ціха і, хоць Юрка разумеў, што трэба весці гутарку з госьцем, ён упарта маўчаў. Нахіліўшы тонкі невясковы твар над старым нумарам газэты, ён сіліўся

глядзець, ёй здавалася, што гэта нельга зараз рабіць, — ён так важна размаўляў з гарадзкім госьцем.

З Юркам карэспандэнт стараўся не гаварыць, але калі звачоўваўся да яго, дык ужо ня так, як да ўладзіка і Язэпа, а дэзь-дэзь інакш, ён як-бы даваў адчуваць, што ведае нейкую Юркіну перавагу над таварышамі. Але ўсё-ж больш усяго карэспандэнт гутарыў у гэты вечар з Уладзікам. Пад канец, калі ўжо гаварыць было не аб чым, ён напэрсіў яго фатаграфічную картку. Марыска ўсхвалявалася пры гэтым і са спужаным потным тварам (асабліва прыкрым, як здалося Юрку) доўга вапалася ў кюфры, але карткі не знайшлося і прышлося сарваць жаданы чатырохкутны кавалак з асабістага пасьведчаньня. Карэспандэнт з няязменнай, на гэты раз крыху вінаватай, ухмылкай глядзеў, як каранасты пачырванеўшы ўладзік няёмка атпоруваў кухонным вжом картку, і атрымаўшы яе і схаваўшы ў партманэ, абяцаў зараз жа пасьля надрукаваньня ў газэце прыслаць яе назад.

У сьлінаўскай гаспадарцы няма ніякага, аднак, дэталёвага зьвучэньня пытаньня паказвае, што сьвінаводства разгортваецца за кошт культур (галоўным чынам бульбы), а травасеяньне, адймаючы частку пахаці, з другога боку дае павялічаныя ўраджай і збожжавы баланс не сьварачаецца.

Такім чынам, галоўнейшыя прычыны слабога паступленьня хлеба знаходзяцца далёка за межамі гэтых новых зьявішч у сьлянскай гаспадарцы. Асноўныя прычыны заклічаліся ў тым, што загатоўшчыні не правільна выстарчальнай увагі ў загатоўках хлеба і цалкам пакладаліся на завоз з-за межаў Беларусі. Дзякуючы гэтаму, прыватнік атрымаў поўную волю дзейняў, стаў гаспадаром загатоўчага

чытаць, але ня мог. Былі пытаньні зьлі думкі, як гэтыя прадзі сьветлых жорсткіх валос, якія ён перабраў пальцамі, прыходзілі да яго, і ён не праганяў іх — яны былі праўдзівымі. «Так, цяпер усё ясна, — думаў ён, — Уладзік — гаспадар, а мы ў яго парабкі... І фатаграфію гаспадара надрукуюць... правільна... няхай... Марыска будзе рада...» Злосьць на Уладзіка і Марыска і асабліва на гэтага «пугундара», які ён пра сябе назваў карэспандэнта (чугундэрамі Юрка заўсёды называў хітрых і жывых людзей), усё расла, лаючы Юрку накутна-салодкі боль незаслужанай крыўды. Ён на т не глядзеў у бок карэспандэнта, які не спадабаўся яму з самага пачатку. «Ведаем мы такіх, — ухмыляўся ён у думках сваёй дагалцы, — з партфэлямі холзяць... бачылі». Ён чуў, як зьвярнуўся ўладзік, як карэспандэнт умаўляўся з ім аб заўтраннім аглядзе гаспадаркі і падводзе на станцыю.

— Юрка, — раптам весела і цёпла крануў яго за плячо Уладзік, — саухай, браток... ды кінь ты газэту... Вось таварыш Насовіч (гавявалі карэспандэнта) думае заўтра нашу гаспадарку аглядзець... Дык я думаю спачатку на сажалку пойдзем... «Меліярацыю» нашу пакажам...

Юрка строга падняў галаву ад газэты, нібы незадаволены тым, што яму перашкаджаюць, і, падумаўшы крыху, усёроўна, з халадком, адказаў:

— На сажалку? Можна на сажалку.

Уладзік глядзеў на яго пытаючымі добрымі вачыма; потым, адчуўшы Юркіна халадок, ён нібы ўнутрана махнуў рукою (у яго ўздрыгнулі расьніцы), адышоў і пачаў дамагацца Марыска слацца. Карэспандэнту паслалі на ложка, а муж з жонкай прылядзіліся на падлозе. Язэп ужо спаў і Юрка, засмучоны і ціхі, асьцірожна лёг побач з ім.

Уладзік глядзеў на яго пытаючымі добрымі вачыма; потым, адчуўшы Юркіна халадок, ён нібы ўнутрана махнуў рукою (у яго ўздрыгнулі расьніцы), адышоў і пачаў дамагацца Марыска слацца. Карэспандэнту паслалі на ложка, а муж з жонкай прылядзіліся на падлозе. Язэп ужо спаў і Юрка, засмучоны і ціхі, асьцірожна лёг побач з ім.

Уладзік глядзеў на яго пытаючымі добрымі вачыма; потым, адчуўшы Юркіна халадок, ён нібы ўнутрана махнуў рукою (у яго ўздрыгнулі расьніцы), адышоў і пачаў дамагацца Марыска слацца. Карэспандэнту паслалі на ложка, а муж з жонкай прылядзіліся на падлозе. Язэп ужо спаў і Юрка, засмучоны і ціхі, асьцірожна лёг побач з ім.

Уладзік глядзеў на яго пытаючымі добрымі вачыма; потым, адчуўшы Юркіна халадок, ён нібы ўнутрана махнуў рукою (у яго ўздрыгнулі расьніцы), адышоў і пачаў дамагацца Марыска слацца. Карэспандэнту паслалі на ложка, а муж з жонкай прылядзіліся на падлозе. Язэп ужо спаў і Юрка, засмучоны і ціхі, асьцірожна лёг побач з ім.

Уладзік глядзеў на яго пытаючымі добрымі вачыма; потым, адчуўшы Юркіна халадок, ён нібы ўнутрана махнуў рукою (у яго ўздрыгнулі расьніцы), адышоў і пачаў дамагацца Марыска слацца. Карэспандэнту паслалі на ложка, а муж з жонкай прылядзіліся на падлозе. Язэп ужо спаў і Юрка, засмучоны і ціхі, асьцірожна лёг побач з ім.

(Канец будзе).

раваў і рэзервы пшэніцы ў год. На жытне саўгасу Цімковічы было выаўдана ўтоёнай пшаніцы 2.000 пуд., а на млыне саўгасу Пагост хаваўся да 15.000 пуд.

Наогул нашы саўгасы спрыялі прыватнікам — саўгаснае збожжа ў вялікай колькасьці пападае ў рукі прыватнікаў — калі адкрыта, а калі праз падстаўных асоб-сьлян.

Зараз прымячаецца яўны пералом у рабоце кааперацыі як спажывецкай, так і с.г. Кааперацыйныя органы ўсьвядомілі свае промакі і ўдзяліся навірстваў прапушчанае. Тавараў у спажывецкай кааперацыі ёсьць даволі — ёсьць усё, аграма аляю, хрому і суконна-баваўняных тканін.

За другую дзесяцілітнёўку студзеня толькі па спажывецкай кааперацыі паступіла 14.000 п. збожжа і на 25.000 руб. рэзнага сырцу.

Спажывецкія таварыствы заданьні прымаюць бегагаворачна, адчуваецца ўпаўнёнасьць у выкананьні заданьняў.

Просіць толькі тавараў і спыленьня перашкод. А перашкоды могуць зьявіцца, з аднаго боку, дрэнныя рэгулятары (аб гэтых «рэгулятарам» ужо пісалася на старонках «Зьвязьды»), а, з другога боку, той-жа прыватнік, які ўжо шукае новых шляхоў для сваёй праступнай дзейнасьці.

Наогул пералом адчуваецца. Пастрой бадзёры. Усьвядомлена важнасьць загатоўчай працы.

— Мы свае памылкі прызнаем, але ня мы адзіны былі вінаваты, — гавораць усе кааператары, — цяпер мы навірстаем — час яшчэ не прапушчана. І. С.

### Двуногія шкоднікі.

НОВА-БАРЫСАЎ. (Уласны кар.). За апошнія часы ў Барысаве выяўлен рад буйных прыватнікаў-загатоўшчыкаў, якія стараліся ставіць паллі ў калёсы загатоўчай кампаніі.

Адным за такіх прыватнікаў аказаўся спэкулянт Кліёнскі, які пасьпеў за адзін месяц прапусціць праз млын пры заводзе імя Леніна 6.000 пуд. мукі. Апроч таго, гэты самы Кліёнскі, маючы ў Чарніўцы сваіх агентаў, утаіў там тысячы пудоў мукі.

Загатоўленьня хлебапрадукты не кіроўваліся ў Маскву і Ленінград, дзе зьбываліся ў прыватных пякарнях. Пры гэтым цэны на хлеб узьвінчаліся непамерна — з 7 да 20 руб. за куля.

Прыватнікі-спэкулянты затрыманы і аддаюцца пад суд. Выяўлена, што ў Барысаве ўсім ЦРК на працягу дэлага году дэфіцытныя тавары прадаваліся прыватным гандляром. Па гэтай справе затрыманы чатыры прыватнікі і 5 кааператараў. Выдзецца сьледства і можна быць упэўненым у тым, што вінаватыя панасуць ва-служавую кару. В. Лісвіч.

(Пасяджэньне за 30 студзеня г. г.)

## Палешаньне дастаўкі апалу

Каб палешаньне дастаўкі апалу, Эканамічная Нарада паставіла ўскласці на ВСНГ БССР рэгуляваньне і планаваньне дастаўкі апалу дэцэнтралізаваным спажывцом, як напрыклад: рэспубліканскай, мясцовай і саматужнай прамысловасьці, наркаматам, а таксама гарадскому і сельскаму насаджэньню.

Для гэтага ўсе спажывцы будуць складаць і прадастаўляць у ВСНГ практычны плян дастаўкі ім апалу, ВСНГ будзе мець нагляд за правядзеньнем зьдзяўчалых Саветаў Працы і Абароны агульных плянаў дастаўкі апалу і, нарэшце, усе спажывцы і сагатовшчыкі апалу павінны будзь весці справядачы аб сагатовках і спажываньні апалу.

## Становішча рыбнай гаспадаркі

Эканамічнаю Нарадаю быў заслухан даклад аб становішчы рыбнай гаспадаркі.

У БССР ёсьць шмат рыбагаспадарчых угодзьдзяў, у склад якіх уваходзіць 82.017 гект. азёр, 1.800 гект. прудоў і 32.273 кіл. рэк. Агульная прадукцыя рыбаводнай гаспадаркі ў 1925-26 г. складала 2.215 тон на суму каля 614.000 рублёў, прычым прадукцыя рыбнай

гаспадаркі ўвесь час павялічвалася (за 4 гады ў 2 разы).

Пры наўважыць такой вялікай колькасьці вадаёмаў прадукцыя рыбнай гаспадаркі магла быць значна большай.

Для гэтага трэба было б упарадкаваць вадаёмы, зрабіць ваходы да аховы вадаёмаў ад драпежнага лову рыбы і разводзіць у вадаёмах БССР найбольш карысныя для мясцовых умоў сарты рыб, а разам з гэтым упарадкаваць становішча саміх вадаёмаў.

Гэта, бязумоўна, значна павялічыла б валавы даход ад рыбнай гаспадаркі, а разам з гэтым патапіла б кошты рыбы.

Рыбная гаспадарка да гэтага часу яшчэ не рэгулявалася належным чынам, а таму Эканамічная Нарада вызначыла рад мерапрыемстваў, накіраваных да палешаньня рыбнай гаспадаркі.

Эканамічная Нарада прыняла, што эксплёатацыя рыбных гаспадарак павінна рабіцца на падставах гаспадарчага разраўнаўку.

Вытворчы плян па рыбнай гаспадарцы, прыняты Эканамічнаю Нарадаю, прадугледжвае цэлы рад мерапрыемстваў па палешаньні рыбнай гаспадаркі:

Устанавіць ахова вадаёмаў ад драпежнага лову рыбы праз арганізацыю прамысловага нагляду і кантролю гарадзкіх і месцавых рынкаў; маркуецца зрабіць абследаваньне рэк Дняпра, Прыпяці, Сожу і Барэзіны, а таксама 300 азёр і 220 сялянскіх прудоў у межах арганізацыі там рыбаводных гаспадарак.

На 9-ці вадаёмах, у склад якіх уваходзіць 137 азёр і 112 прудоў з агульнай плошчай каля 32.000 гект., будуць арганізаваны рыбаводныя гаспадаркі. Будуць арганізаваны 2 рыбныя заводы і 2 карпавыя гадавальнікі, 12 паходных рыбаводных станцый, а таксама будзе заселена рыбамі 70 вадаёмаў на плошчы 36.000 гект. і рэкі на плошчы 6,6 тыс. гект., куды будзе пушчана 70 міл. штук малькоў, карысных рыб.

Будзе зроблена паглытоўка да арганізацыі рыбаводнай гаспадаркі на Дняпры і выкапана каля 100 прудоў у сялянскіх гаспадарках.

Маркуецца правесці шмат работ па паглыбленьні вадаёмаў і палешаньні іх, каб стварыць спрыяльныя ўмовы для разьдзяленьня карысных парод рыбы.

## НАВІНЫ НАВУКІ І ТЭХНІКІ

Завод пінэматэграф

## Нацыянальная праца ў прафсаюзах

Надобны адносны саюзнахарганізацый

За апошнія месяцы прэзыдыум ЦСПСБ пры правядзеньні некаторых мерапрыемстваў па нацыянальнай працы натрапіўся на надобныя і наўважлівыя адносіны з боку саюзных арганізацый да гэтага паважнага ў нашых умовах пытаньня. Яшчэ ў кастрычніку мінулага году прэзыдыум ЦСПСБ у рэзалюцыі па абглядзе нацпрацы ў саюзах запрапанавалі ЦП і АСПС у працягу бліжэйшых месяцаў правесці работу ў гэтым напрамку па пазавых арганізацыях і не пазьней студзеня 1928 г. пралетаць у ЦСПСБ усе матар'ялы і пляны далейшай працы. Ня глядзячы на гэта, ЦП і АСПС да самага апошняга часу нічога не зрубілі да таго, каб правесці ў жыццё дырэктывы ЦСПСБ. На запытаньні ЦСПСБ

некаторыя ЦП абмежаваліся фармальнай адпіскай (нарэшце, працаўнікі панеры), а некаторыя ня прыслалі ніякага адказу (саўгандаль-служачыя, харчавікі). Тыя-ж ЦП, якія спрабавалі што-небудзь сабраць і прыслаць, зрабілі гэта ня вусім глыбока і матар'ял быў атрыман нездавальняючы. У сувязі з гэтым некаторыя ЦП былі вынесены выгаворы. Усё гэта яшчэ лішні раз пахрэсьлівае, што саюзныя арганізацыі не зразумелі ўсёй важнасьці пытаньня аб нацыянальнай працы.

ЦСПСБ запрапанавалі ЦП і АСПС прыняць усе меры да таго, каб дырэктывы прэзыдыуму ЦСПСБ аб прысланьні плянаў па нацпрацы былі выкананы не пазьней 29-га лютага.

## Крэдытаваньне сялянскае беднаты

За перыяд 1926-27 году па лініі с.-г. кредыту Беларусі выдава маскоўскай беднаце 830.000 руб. На 1927-28 год фонд кредытаваньня беднаты значна павялічыўся і дасягае да 700.000 рублёў.

Эканамнарада БССР зала рад дырэктывы па пытаньні аб далейшым выкарыстаньні гэтага фонду. Белсельбанку даручана распарадаць і даць пазавым арганізацыям практычныя ўказаньні аб парадку разьмеркаваньня фонду, які-б забяспечылі накіраваньне яго выключна беднаце. Галоўная частка фонду по-

бач з кредытаваньнем калектываў павінна ісьці па шляху садавінчальна калектывізацыі бяднячкіх гаспадарак. Памыкі за кошты фонду беднаты запрапанавана выдаваць вагуг бяднячкім гаспадаркам незалежна ад таго, ці зьяўляюцца яны пайшчыкамі кредытных таварыстваў ці не. Кредытная сетка павінна зьмярсяць асабліва ўвагу на разьмер пазык, якія павінны быць устаноўлены ў залежнасьці ад сапраўднай патрэбнасьці бяднячкіх гаспадаркі.

## Пленум ЦП саюзу хэмікаў

1-га лютага закончыўся пленум ЦП саюзу хэмікаў Беларусі. На пленуме абмяркоўваліся пытаньні аб нацпрацы ў саюзе, выніках абследаваньня саюзу інструктарамі ЦК і заслухана справаздача ЦП за тры месяцы.

Як выявілася на пленуме, у гэтым годзе па кватэрнае будаўніцтва на саюзе будзе выдаткавана 103.000 руб. На паліпшэньне ўмоў працы заплаваць трэст адпуская 132.000 руб., а Шклятрэст—38.000 руб. Па дакладу аб нацпрацы встанавіўся перавесьш прапу ў 7-мі фабках на беларускую мову, у тым ліку і ў фабкоме фабрыкі «Чырвоная Барэзіна».

## Школа мэдыцынскіх сёстраў

Пры доме Чырвовай арміі Нар. Кам. Аховы здароўя адкрывае школу мэдыцынскіх сёстраў на 45 чал., куды будуць прымацца жонкі і сваячкі вайсковаслужачых. Курс навучаньня—паўтара гады.

## Адкрылася нарада земпрацаўнікоў

Учора, 7-га лютага, у клубе Наркамзему адкрылася Усебеларуская нарада зямельных працаўнікоў. На парадку дня каля 60 дэлегатаў. Сярод прыехаўшых—выдамыя навуковыя працаўнікі, прафесары Хадаровіч, Пелехаў, Бурштэйн і інш.

3 дэлегатаў аб чарговых валавах зямельных арганізацый у рудні т. Прышчэпаў.

Дом без гаспадары  
Рамоат дому № 29, на Савецкай вул.

## Няшчасны выпадак на заводзе „Пралетары“

1-га лютага раніцою на дражджавым заводзе „Пралетары“ ў Менску рабочы Софін увез у чал, каб яго прамыць. Але ў часе гэтай працы ён атруціўся газамі, якія знаходзіліся ў часе. У прытомным стане ён быў выгнутаў з чалу і дастаўлен у больніцу, дзе і памёр.

## Новы склад ЦК МОНР'у

На заключным пасяджэньні ўсебеларускага зьезду МОНР'у быў абраны цэнтральны камітэт МОНР'у Беларусі з 25 членаў і 7 кандыдатаў.

У склад ЦК увайшлі т. т. Славінскі, Бэйлін, Калмык, Пімашэнка, Арцёмчык, Левіна, Мірэцкі, Хайкіў, Раскіф, Мэзуеў, Вішнеўскі і інш.

## 1-шы пленум новага ЦК МОНР'у

Адбыўся 1-шы пленум павова абранага ЦК МОНР'у, на якім быў абраны прэзыдыум ЦК у складзе 7 членаў і 2 кандыдатаў.

Старшынёю ЦК Беларускага МОНР'у абраны тав. Славінскі, намесьнікам старшынёю—тав. Бэйлін, сакратаром ЦК—тав. Калмык.

## Удасканаленьне дактароў

Дэля павышэньня кваліфікацыі вучасных дактароў, у гэтым годзе Наркамхоны Здароўя будуць праўшчаны праз акруговыя больніцы 32 вучасных дактары для удасканаленьня па асобных спецыяльнасьцях. Апрача таго 8 чал. дактароў будуць накіраваны ў Ленінградскі інстытут удасканаленьня дактароў.

## Цягнікі на Радашковічы

З 1-га лютага цягнікі на Радашковічы адраўляюцца да панядзелка і суботах з 5-й гадзіне раніцы і па серадах у 7 г. 40 мінут зранку. У гэтыя-ж дні цягнікі адраўляюцца на Радашковічы з 6 гадзіне ўвечары.

## За дзень

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА САЇТАРНЫХ ДАКТАРОЎ. Нар. Кам. Аховы Здароўя склікае на 16-га лютага ўсебеларускую нараду саітарных дактароў. На парадку дня—барачка з эпідэміяй, у прыватнасьці з тыфусам, з дзіцячымі хваробамі—адном і шкарлятынаю, пытаньні грамадзкага харчаваньня і пытаньні паліцэінаўня забесьпячэньня вадою вёскі.

ФІЗКУЛЬТУРНЫ ВЕЧАР. 6-га лютага ў доме „Культура“ АСФК разам з клубам „КІМ“ арганізуе вечар на карысьць кітайскага камсомолу з вялікай фізкультурнай і мастацкай праграмай.

ЗАГАТОВКА НАСЕНЬНЯ КАЊОШЫНЫ. Цягравоскіладам атрымла 50-ты дз. рублёў на загатоўку насення каўношын.

КУЛЬТУР. ФІЛЬМЫ. Белдзяржкіно выпусціла на пракат, газоўным чынам, для кіно-установаў сэрью культу-фільмаў: „Сярод іх—фільмы „Вакол Зьруоны“, „Вакол Лялі“, „На берагах Ціхага акіяну“, „Стомленасьці і барацьба“, „Сярод зьвароў“ (запарк) і інш.

АДНАЛЕЎНЬНЕ БЫЛОГА ВІЛЕНСКАГА ВАКЗАЛУ. 10 лютага адкрылася праца адналеўнага вагуга і абсталяваньне

(Пасяджэньне 31 студзеня г. г.)

## Ліквідацыя спраў па дэнацыяналізацыі прамысловых прадпрыемстваў.

Савет Народных Камісараў па хадзеньніце Эканамічнай Нарады паставіў спыніць з 1 сакавіка г. г. прыём заяў ад умоўных уладароў млыноў і ад выканаўчых камітэтаў пра ўстанавленьне праў на млыны умоўнага ўладаньня.

Эканамічная Нарада павінна разглядаць усе заявы пра млыны умоўнага ўладаньня і вырашыць пытаньне пра ўстанавленьне праў на гэтыя млыны не пазьней 1 чэрвеня 1928 г. Паставы Эканамічнай Нарады пры СНК БССР зьяўляюцца канчатковымі і ня могуць быць абскарджаны ні зацікаўленымі выканаўчымі камітэтамі, ні былымі ўладарамі.

## Аб праве наркаматаў устанавляць і спганяць асобныя зборы

У выкананьне паставы ЦВК і СНК СССР за 26 лістапада 1927 г. Савет Народных Камісараў прыняў паваны НК Фінансаў БССР праект паставы ЦВК і СНК БССР аб дачы наркаматам БССР права ўстанавляць і спганяць асобныя зборы для выплаты выдаткаў за выкананьне імі работ у інтарэсах прыватных фізічных і юрыдычных асоб, бясплатнае выкананьне якіх ня ўскладзена на гэтыя наркаматы паводле палажэньняў аб іх. Зборы спганяюцца ўстановаю, якая выканала работу паводле ўстаноўленых такс, і валіваюцца ў даход скарбу па каштарысе адпаведнага наркамату БССР. Гэтая паставана падаецца на зацьверджаньне Прэзыдыуму ЦВК БССР.

## Лётарэя „Шчасьлівы нумар“

Цэнтральная Дзіцячая Камісія пры ЦВК БССР зрабіла інфармацыю аб выніках праведзенай лётарэі „Шчасьлівы нумар“. Паводле вестак акруговых дзіцячых камісіяў, у шістудым годзе была праведзена лётарэя „Шчасьлівы нумар“ на агульную суму 13.984 руб., якая дала чыстага прыбытку 4.920 рублёў.

Савет Народных Камісараў дазволіў Цэнтральнай Дзіцячай Камісіі павялічыць суму дазволенай СНК лётарэі „Шчасьлівы нумар“ яшчэ на 30.000 рублёў і звярнуў увагу на неабходнасьць скараціць адміністрацыйныя выдаткі па правядзень-

ні лётарэі „Шчасьлівы нумар“ да мінімуму.

## Нарада спецыялістаў па насеньняводстве

Савет Народных Камісараў дазволіў Народнаму Камісарыяту Земляробства склікаць нараду спецыялістаў па насеньняводстве.

## Рэгуляваньне будаўніцтва ў БССР

З мэтай патапаваньня і рацыяналізацыі будаўніцтва Савет Народных Камісараў прыняў патрэбным арганізаваць пры Эканамічнай Нарадзе камісію па будаўніцтве ў складзе старшынёй камісіі і 5 членаў, якія назначаюцца Эканамічнай Нарадай. У склад камісіі ўваходзіць прадстаўнік НК РСІ БССР.

На камісію ўскладаецца выяўленьне асноўных недахопаў і дасягненьняў у будаўніцтве, распрацоўка асноўных палажэньняў і агульных дырэктывы па рэгуляваньні будаўніцтва, а таксама разьдзяленьне пытаньняў па правядзеньні практычных работ, звязаных з падрыхтоўкаю да будаўнічага сэзону і па звязаных будаўнічага інтэксу. За НК Унутраных Спраў у асобе інспекцыі рэспубліканскага інжынера і акруговых інжынераў павінны застацца пытаньні тэхнічнага, саітарнага і супроць-пажарнага кантролю будаўніцтва, пры гэтым правы і абавязкі акруговых інжынераў павінны быць некалькі пашыраны ў параўнаньні з існуючымі.

## Паведамленьні

— Скліканая на чацьвер 2-га лютага г. г., у клубе КІМ'у нарада камсамольна-гаспадарчых пераносіцца на наступнае чацьвер, 9-га лютага г. г., з 7 гадз. увечары ў клубе КІМ.

— Яўка абавязкова для ўсіх членаў кандыдатаў гасвету—камсамольцаў.

— У чацьвер, 2-га лютага—з 8 гадз. увечары ў фойе клубу КІМ адбудзецца нарада кіраўнікоў і старст камсамольскіх паліт. гурткоў, гурткоў бязучай паліткі і прадметных, а таксама сакратароў груп самаадукацыі.

— У сувязі з важнасьцю пытаньняў прысутнасьць усіх абавязкова.

— Заняткі ў вясельнай саўпартшколе яноў пачынаюцца 3/II—28 г. Яўка ўсіх слухачоў абавязкова.

— У суботу, 4-га лютага, з 7 гадз. увечары, у цэнтральным кабінэце агітпрабарты адбудзецца заняткі саітарнага сакратароў ячэек КІМ(Б) па партбудуіцтве пад кіраўніцтвам тав. Аучыньнікава.

— БД. Заўтра, 3 лютага, з 9 гадз. увеч., адбудзецца адкрытыя сходы інаў КІМ(Б) праўгасу ў 41 ауд. і шэфак—у акт. залі.

— Сёньня, 2 лютага—заняткі груп партсамаадукацыі.

— Цэнтральны намуністычны клуб імя Карла Маркса. Чацьвер. Вялікая зала—дэспут на тэму: „Які нам патрэбен фільм“.

— Пачатак з 7 гадз.

— Склікаецца дружныя пароду 4 групы.

— Заняткі гурткоў: сьпартыўна—жучынскай і жэлодай групы.

## Беларускія пытаньні ў цэнтры.

(Ад нашага Маскоўскага карэспандэнта).

## Сродкі для менскага музэю

Камісія СНК СССР разьмеркавала сродкі з рэзэрвовага фонду СНК, адпускаемыя ў 1927-28 г. на паўваўненьне вэлізарнейшых музэяў Саюзу мастацкімі творамі.

Для Менскага музэю адишчана 5.000 р.

## Насеннаводства Беларусі

СПА устанавіў разьмер асыгнаваньняў, неабходных для ствареньня сартфондаў саюзных рэспублік, якія падагаюць водпуску па іх бюджэце ў працягу паці год, арыентовачна ў суме 54.920.000 р.

На Беларусь прыходзіцца з гэтай сумы 1.750.000 р.

## Рэгуляваньне лігнганьня

Наркамгандаль СССР устанавіў

На Беларусь улічана і гэты сумы 1.750.000 р.

### Рэгуляваныя кіта-графічныя

Наркамак ССР устанавіў сьпіс цэнтральных і краевых кіта-графічных прадпрыемстваў, якім усё дзяржаўнае, грамадзкі і прыватны выданьні абавязаны зрабіць сьпіску ў наміналу, пры продажы ім літаратуры, у разьмеры 26 процантаў на падручнікі і 35 проц. на ўсе іншыя выданьні.

У гэты сьпіс уваходзіць таксама ДВ Беларусь.

Адначасова Наркамак БССР, УССР і інш. саюжных рэспублік прашанавана выдаць пастановы аб урэгуляваньні кітаграфічнай і адпаведных нацыянальных мовах з вучотам спецыяльных умоў выпуску і распаўсюджваньня літаратуры на гэтых мовах.

### Тавары для Беларусі

У бліжэйшы час з-за граніцы прыбывае ў ССР новая партыя імпартных селядцоў. З 3.000 бочак ісландзкіх селядцоў 100 бочак будзе прадастаўлена Беларусі.

За траціну дэкаду студзеня па ССР уво іцца 943 вагоны баваўняна папяровых тканінаў, у тым ліку 15 вагонаў для БССР.

Цэнтрсаюз у працягу трэцяй дэкады студзеня завозіць для па-за краёвай групы кааперацыйных саюзаў 208 вагонаў мануфактуры, у тым ліку 11 вагонаў Беларускаму.

### Я. Д. КАРАЕЎ

Бабруйская партарганізацыя павесла цяжкую страту. Памёр адваін в актыўнейшых яе членаў—Я. Д. Караеў.

Інша 18-гадовым юнаком паступае ў 1919 годзе ў кампартыю і вараж-жа адраўляецца на фронт. З 1919-22 г. г. знаходзіцца ў Чырвонай арміі ў якасьці камандзіра роты і партарганізатара. Быў два разы паранены на польскім фронце. Пасьля дэмабілізацыі займае рад адкавых прафэсійных, партыйных і гаспадарчых пасадаў. Апошняя работа—загадчык камунганда.

Чулы таварыш, добры арганізатар, ён з нястомнай энэргіяй усюды праводзіў партыйную лінію. Заўсёды ў клопатах, заўсёды ў руху, ён амаль з нічога стварае досыць магутную ў даны час арганізацыю «Камунганда».

Тав. Караеў быў адным з аддальных справа працэтарскае рэвалюцыйнай таварышова, адным з лепшых барацьбітоў партыйных радоў, адным з лепшых таварышоў у асабістым жыцьці. Рабочы-малар з невялікай вэбэстай, усё-ж быў добра палітычна разьвітым.

Усё гэта яшчэ больш паглыбляе тую страту, лякую яе панеслі з яго смерцю.

Пільман, Шкляр, Сіманюскі.

## Кінематограф

У Парыжы выдаўся закончаныя пабудовай сьпіс будымаў у сьвеце кінематографіі. Памяшканьне кінематографіі пабудавана на апошнім слове тэхнікі. Самыя на сабе ўвагу ў вышэйшай ступені прадумана метадычнага смэстам вэстэзіямі памяшканьня.

Вэстэзіямі ўтвараюцца магутныя павятраўжамі, прадукцыянасьцю ў 100.000 куб. метраў паветра ў годзіну, якія, перш чым падаць паветра ў відэю, прапускаюць яго праз рад намяшканьняў, дзе лічэвіцца, робіцца вільготным, нагрэваецца ў халодны час году і ахалоджваецца ў гарачы. Тэмпература і вільготнасьць паветра рэгулююцца аўтаматычна пры дапамозе тэрмастатаў і іншых прыбораў. Кінематограф уключае ўласнай магутнай электрычнай станцыяй. У відэю і файле ўстаноўлена звыш 16.000 ламп, а на ўсім памяшканьні пракладзена каля 150 кілямэтраў электрычных правадоў. Месцы ў партэры і на балконах абстаўлены з максымальным камфортам і разьмеркаваны так, што карціну на экране добра відаць зват глядачом, які займаюць бакавыя месцы. Спецыяльна для гэтага кінематографіі быў пабудаваны гіганцкі орган з мільёнамі труб, якія прызначаны для музыкальнага ілюстраваньня карцін і адпаведна ўсіх гукавых эфэктаў, неабходных на ходзе дэяньняў. У кінематографіі ёсьць рад супроводжальных прыстававаньняў, якія зводзяць небясьбеку паляру да мінімуму.

### Аванатары ў быце

У апошнія гады за граніцай атрымаў шырокае распаўсюджаньне кватэры аванатары, якія прыводзяцца ў рух гарадзкім токам.

Азон—асобная форма тэлу, уключае вельмі моцнымі антысептычнымі (супротив гнізасьлімі) і дэзінфекцыйнымі ўласьцівасьцямі, чым і тлумачыцца дзейнасьцю багатага азона марскога і ляснога паветра на ход сухотаў. Кватэры аванатары зьнішчаюць дрэўны пах, ачышчаюць і асьвятляюць кватэры паветра, зьнішчаюць мікрабаў, якія знаходзяцца ў сьцевах і на падлозе. Азон пераўтварае атрутны газ у бяшкодную вуглякіслату. Мухі, камары і маскіты на вывосяць прысутнасьці аэону ў паветры і пакідаюць азаніраваным пакой; прадукты захоўваюцца на большым тэрмін у азаніраваным паветры. Трата электрычнай энэргіі на азаніраваньне вельмі мала.

### С.-г. курсы для дарослых сялян

Па мясцовым бюджэце для правядзеньня двухмесячных сельска-гаспадарчых курсаў для дарослых сялян адлучана 17 тысяч руб. СНК гэтую суму навіліччю дадаткова на 30 тысяч руб., а ўсяго 47 тысяч руб.

Курс будзе праходзіцца па раёнах, і на іх будзе залічана сяляно, якія непасрэдна працуюць на сельскай гаспадарцы.

Мэтавя ўстаноўка курсаў—даць неабходны сельска-гаспадарчы веды сялянам, пры дапамозе якіх яны маглі-б самастойна рацыянальна будаваць сваю гаспадарку.

У якасьці выкладчыкаў на гэтых курсах будуць прыцягнуты раённыя аграномы, ветэрынарыя ўрачы і выкладчыкі сельска-гаспадарчых школ.

### Дом без гаспадара

Рамонт дому № 79, па Савонкаў вуз., даўка яшчэ ня скончыў. З знадворнага боку ён, як быццам, скончыў, але ў сярэдзіне яшчэ няма кухні, ванькі, сыпатка, прыбіральні і інш. Началі былі жыхары кляпаціцца аб кутні, дык пабудавалі паліту, а потым атэдавалі, што няма куды выносіцьці вуду. Правалі электрычнасьць, дык няма шотчыка.

З гэтай прычыны пакілаў выхадчыка дому, які аказаў: «я яго яшчэ ня прымаў». А грошы жыхары плаціць.

Трэба сказаць, што ў гэтым доме жыць выключна каміклад. Трэба зьварнуць на гэта ўвагу бо дом застаецца без аспадара.

## ТЕАТР, КІНО

Дзяржаўны яўрэйскі ТЭАТР БССР	ЧАЦЬВЕР, 2 ЛЮТАГА ДЛЯ "БОТВІН", ДЛЯ РАБОЧАЕ МОЛАДЗІ. Білеты прадаюцца ў клубе «КІМ».
Кіно-тэатр "Культура"	Грандыёзны мастацкі фільм "КТО ТЫ ТАКОЙ" Анонс! «ІЗ ПОД СВОДОВ МЕЧЕТИ».
КІНО "Чырвоныя Зоркі"	З прычыны нябыццэ града, посьпеху ПРАДОЎЖАНЫ ЯШЧЭ НА 1 ТЫДЗЕНЬ сусветны фільм "ВАР'ЕТЭ", трагедыя ў 8 част. з удзел. ЭМІЛЯ ЯНІНГА.
КІНО "П'ятніца-Субота"	Толькі 4 дні: 2, 3, 4 і 5 лютага ВЫДАТНЫ МАСТАЦКІ ФІЛЬМ "ЗАРЭ", ДРАМА ў 7-МІ ЧАСТКАХ Звыш праграмі: ХРОНІКА СОВНІТО 2-ІІ
КІНО ПРАЛЭТАРЫ	"Шестая часть мира" Пачатая сэзансаў а 6, 7 з пал., 9 і 10 з п. гадз. уначары. Каса адчынена ад 8 гадз.

ПАСЬПЯШЭЦЕ ПАДПІСАЦІ!

на ЛЮТЫ М-Ц

**ПРЫЁМ** Падпіскі зьвязьзда на газэту зьвязьзда ПРАДАЎЖАЕЦЦА.

Не пасьпеўшыя падпісацца могуць аднавіць падпіску сёньня-ж ад 9—3 г. у канторы газэты (Савецк., 63, 3-ці паверх)

ПАСЬПЯШЭЦЕ ПАДПІСАЦІ!

Выходзіць з друку і на-двух наступнаў у прадажу.

- 1) МОЛАТАЎ.—Даклад на XV зьезьдзе УсеКП(Б).
- 2) Стэнографічныя справэздачы XI зьезьду КПС(Б).

Трэбуйце на ўсіх кітгарнях БДВ, кааперацыі і «Кніга—Вэсцы».

Адналеў н'ёне былога вІЛЕНСКАГА ВАКЗАЛУ. 10 лютага завачылава рамонт і абсталяваньне другога аддзельнага былога вІлэнскага вакзалу, дзе будзе знаходзіцца залі для маскыраў без грамадзкіх рэчаў. Залі мэраўоцца аакрыці 15-га лютага.

АКРУГОВЫ ЗЬЕЗД АСОАВІЯ-ХІМУ. Зьезд Асоавіяхіму Менскай акругі скаікаецца на 18 лютага г. г. На зьездзе будуць абгавораны пытаньні: аб дзесяцігодзьдзі Чырвонай арміі і вадаках Асоавіяхіму, справядзача і выбары акруговага савету.

Модус прадстаўніцтва на зьезд устанавілены наступны: у горадзе—1 дэлегат ад 50 членаў т'варыства, а ў раёнах—1 дэлегат ад 400 членаў Асоавіяхіму.

у СНК на канчатковае зацьверджаньне праект пастановы аб палепшаньні кватэрных умоў каманднага складу Чырвонай арміі. Гэты праект прадугледжвае забесьпячэньне кватэрамі каманднага складу да сьвята 10-годзьдзя Чырвонае арміі.

**Сто руб. азіябрыгадзе**

Беларускі камітэт саюзу мэталістых адпусьціў падшэфнай авіябрыгадзе на правядзеньне сьвяткаваньня 10-годзьдзя Чырвонай арміі.

Завятай гуртковае спартыўна-жучыскай і жаночай групы. Рэспубліканскія пастановы «Амба». Яшчэ ўсіх удзельнікаў пастановы абавязкова а 9 г. ув.

**Нядзельны камбуз у Барысаве**

— АПА Менакружкому КП(б)В адкрыла ў г. Барысаве нядзельны камбуз для партыі.

Першая лекцыя на тэму: «Сьветлая гаспадарка і ССР» адбудзецца ў нядзелю, 5 лютага, а і з пал. гадз. дзень у памяшканьні агітпрапаганда. Лектар т. Слонім.

Адказны рэдактар Ян АСЬМОЎ

**Секаровская жидкость**

**ВЫТЯЖКА** ИЗ СЕМЕННЫХ ЖЕЛЕЗ

ПРИГОТОВЛЕННАЯ ПО СПОСОБУ ПРОФЕССОРА Д<sup>РА</sup> БЮХНЕРА

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ 30 ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ СССР

УПОТЯЖАЮТ ИЗ ГЛАВНОГО СКЛАДА ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕ МЕНЕЕ 6-и ФЛАКОНОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАД. ПЛА 25% ПЕРЕСЫЛКА И УПАКОВКА ЗА НАШ СЧЕТ

ВРАЧАМ ДЛЯ СПЫТАНИЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ВЫДАЕТСЯ GRATIS

ЦЕНА ФЛАКОНА 2 Р.

ЛАБОРАТОРИЯ КООПЕРАТИВА "Гален-Москва" Москва, ГЕРЦЕНА №5

ЗАКАЗЫ ПИСЬМА И АСЫЛКА ААРЕСОВАТЬ

**Портфель**

забыт с отчетами торфяного хозяйства «Зарашинский мох».

Доставленному в гостиницу «Европа» № 84 вознаграждение

ПРОДАЕЦА **НОВЫЙ ДОМ**

(Разм. 9 кв. м.)

Адрес: дер. Большое Стилово, (в 8 верстах от гор. Мінска), Савохаўічэўск. района, Тростнянскага вольсавеата, ДАТНО МИХАИЛ.

Бараўскі с.-сав.

Заслаўскага раёну, Менскай вяр. вылікае на 5 лютага 1928 года, а 10 гадзіне раніцы гр-ну Савохаўічэўскага Ганіну і не м'ужа Савохаўічэўскага Яну на справе аб асноваўні шлюбу. У выпадку няў і адваг з баню, справа будзе слушачца завочна.

**ПА СПРАВАХ** падпіскі і абвэстак звянец па тэлефону **7-81.**

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічэць неспраўдзенымі:

- Патэнт № 18, в.м. Старавіцкіх фіз. дэола Мармур Х. 469
- Вайсковая кв. Кулікова П. А. 470.
- Сабовая кв. № 1793 Марцінава І. 471.
- Сабовая кв. Сізьмоўіча Я. Р., в.м. Іагойкім РВБ 472.
- Чыра ваар. кв. Старчэнка Д. Ж., в.м. 97 палком 473.
- Лекцыйна кв. Брэўскага Я. Г., в.м. Мена 1456.
- Пашпарт Варавай І. А., в.м. Мена 1457.

Кошт публікацыі аб згубе аднаго дакуманту **50 кап.**

Кошт абвэсткі аб скасаваньні шлюбу **3 р.**